


ЗОК-1
1844

65
2226x8



роботніця і селянка 4 1974
+ прилom.



«З Леніным». Карціна А. Шыбнёва. Экспанавалася ў Мінскім Палацы мастацтваў на рэспубліканской выстаўцы «Беларусь сацыялістычная».

БЫЛО гэта ў пачатку 1917 года, у той складаны, напружаны час, калі партыя бальшавікоў на чале з У. І. Леніным рыхтавалася да сацыялістычнай рэвалюцыі. Уладзімір Ільіч і тады думаў, як уцягнуць жанчын у рэвалюцыйную барацьбу, спадзяваўся на іх дапамогу, высока ацэньваў ролю жанчын у грамадстве.

«Я памятаю,— успамінала пазней Аляксандра Міхайлаўна Калантай,— маю размову з Леніным у красавіку 1917 года, калі ён раіў нам, маленькай актыўнай групе бальшавічак, заняцца ўшчыльнью работай з широкімі масамі салдатаў і іншымі групамі жанчын Петраграда. Ленін гаварыў, што ад іх настрою многае залежыць: іх падтрымка рэвалюцыі мае велізарнае значэнне».

Па прапанове У. І. Леніна восенню 1917 года было створана Бюро па работе сярод жанчын. Вядомыя рэвалюцыя-

пяхова. Збіраліся ў пакоі гасцініцы «Метраполь», у А. М. Калантай. Потым па распараджэнню Я. М. Свярдлова для работы бюро аднялі пусты магазін на першым паверсе 2-га Дома Саветаў.

Памяшканне для з'езда падрыхтавалі на 300 чалавек у 3-м Доме Саветаў. Але колькасць дэлегатаў аказалася намнога большая, і пасяджэнне перанеслі ў Калонную залу Дома Саюзаў.

16 лістапада з разгорнутымі сцягамі, спяваючы рэвалюцыйныя песні, рушылі калоны жанчын да Дома Саюзаў. У 5 гадзін адбылося ўрачыстое адкрыцце І Усерасійскага з'езда работніц і сялянок. Дэлегаткі выступалі горача і пераканаўча. Работніцы і сялянкі, у большасці сваёй беспартыйныя, смела выказвалі свае думкі вобразнай, народнай мовай, заўзята абаранялі бальшавіцкую палітыку.

Чакалі Уладзіміра Ільіча. І вось 19 ліс-

Вера ВЯРБА

ЗОКІ
1844

Май

Вясёлым часам у ставоны
Яшчэ не ўдарылі дажджы,
А рушыў май на плытагоны
Бярозавыя капяжы.

Вясновы водар пранікнёны
Крышталіца блакітам дзён,
Чырвоны колер над зялёным
У пераможнасці відзён.

I першай квецені завея
У ціхім пошуме садоў
Прыносіць думкі і надзеі,
I шчырасць маладых гадоў.

Бяры, вясна, свае разгоны
Шырокім подыхам дарог,
Шумі лістотай у ставоны,
Шчаслівы месяц перамогі!

Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ

Ля юначага
здымка

Н. К. Крупская

Здаліся Вы, напэўна,
чарацінкаю
Яму ў сустрэчы дзень.
I праз гады

Ільіч на Вас,
Надзея Канстанцінаўна,
Глядзеў усё паглядам
маладым.
Абапіраўся на плячу
сяброўскае.
Бясстрашную,
падтрымліваў і Вас.
Мне б Вашай павучыца
стойкасці
I Вашай дабраце —
не напаказ.

Праletaryi ўсіх краін, іднайцесь!

работніца
і сялянка


№ 4 КРАСАВІК
1974

штамесчны ГРАМАДСКА-ПАЛАТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 Г.

Выдавецца ЦК КП Беларусі

© «Работніца і сялянка», 1974 г.



РАБОТНІЦЫ СЛУХАЮЦЬ ІЛЬІЧА

неркі Інэса Арманд, Ларыса Рэйснер, Анна Ільінічна Елізарава-Ульянава, Марыя Ільінічна Ульянава і многія іншыя жанчыны-бальшавічкі праводзілі вялікую масава-палітычную работу з салдаткамі і работніцамі.

Ужо ў першых пастановах Савецкай улады быў увасоблены ў жыццё прынцып аб поўным ураўненні жанчын у правах з мужчынамі. Разам з тым Уладзімір Ільіч падкрэсліваў, што «роўнасць па закону не ёсць яшчэ роўнасць у жыцці». «Нам патрэбна, каб жанчына-работніца дабілася не толькі па закону, але і ў жыцці роўнасці з мужчынам-рабочікамі».

Надышла восень 1918 года. Савецкая рэспубліка апынулася ў вогненнем кальцы варожых сіл. Эканамічныя цяжкісці неймаверныя. Ленін называў агульнае становішча Савецкай рэспублікі «адчайнім». Сам ён быў цяжка хворы пасля ранення.

І ў гэтых «адчайніх» перыяд Уладзімір Ільіч зноў і зноў думает пра далучэнне работніц і сялянок да актыўнага жыцця. Цэнтральны Камітэт бальшавіцкай партыі разаслаў жанчын-агітатарамі і арганізаторамі па розных краях Расіі. Аляксандру Міхайлаўну Калантай паслаў у тэкстыльныя раёны. Ужо заканчваючы агітацыйную паездку, Калантай у горадзе Кінешме сустрэлася з работніцай-тэкстыльшчыцай Анучкінай, якая выказала думку: «Добра было бы склікаць з'езд работніц і сялянок. Пагаварылі б, як жанчынам выкарыстаць свае права грамадзянкі Савецкай краіны. Праз з'езд уцягнулі б широкія масы жанчын у сацыялістычнае будаўніцтва. Навучылі б іх на справе, як самім сабе памагчы, як уладу трывальну ў руках рабочых і сялян, як белых з зямлі нашай павыбіць».

З гэтай ідэяй Аляксандра Міхайлаўна пайшла да Уладзіміра Ільіча. Ён горача падтрымаў прапанову. ЦК партыі даручыў Калантай кіраваць падрыхтоўкай да з'езда. У бюро па скліканні з'езда ўвайшлі Вера Голубева, Інэса Арманд, работніцы Падчуфарава, Адашава, Янсан, Гравчова і іншыя масквічкі. У пашыранае бюро ўключылі петраградак Клаудзію Нікалаеву, Канкордзю Самойлаву і Анну Елізараву-Ульянаву. Падрыхтоўка ішла пас-

тапада на з'езд прыйшоў Ленін. Бурнымі аплодысментамі сустрэла яго зала. Затаіўшы дыханне, слухалі Леніна 1147 дэлегатаў з Петраграда, Урала, Паволжжа, цэнтральных губерняў, з Украіны, Беларусі, нацыянальных ускрайнін. Уладзімір Ільіч гаварыў проста і ясна, быццам гутарыў з кожнай паасобкай. Яго прамова раскрывала перад дэлегатаў вялікія перспектывы, ставіла канкрэтныя задачы, паказвала ролю жанчын у поўнай перамозе рэвалюцыі, умацоўвала іх веру ў свае сілы. «Не можа быць сацыялістычнага перавароту, калі велізарная частка працоўных жанчын не прыме ў ім значнага ўдзелу»,— гаварыў Уладзімір Ільіч.

Ён гаварыў: выратаваць жанчыну ад прыніжэння, рабскага становішча можа толькі сацыялізм. Уладзімір Ільіч патрабаваў хутчэйшай ліквідацыі якіх бы там ні было абмежаванняў правоў працоўных жанчын і шырокага ўцягнення іх у справу сацыялістычнага будаўніцтва. «З воўптыту ўсіх вызваленчых рухаў заўважана,— гаварыў Ленін на з'ездзе,— што поспех рэвалюцыі залежыць ад того, на сколькі ў ім удзельнічаюць жанчыны. Савецкая улада робіць усё, каб жанчына самастойна вяла сваю пралетарскую работу».

Правадыр сусветнага пралетарыяту гаварыў з жанчынамі і пра класавыя задачы ў барацьбе з сіламі ўнутранай і зневядомай контэррэвалюцыі, выказаў упэўненасць, што «рэвалюцыйны рух ахопіц увесы свет... Наша справа непераможная, бо ва ўсіх краінах узімаеца непераможныя рабочыя класы. Гэты рух азначае рост непераможнай сацыялістычнай рэвалюцыі».

І слухалі работніцы Ільіча...

...Мінулі дзесяцігоддзе. З гонарами думаем сёння мы, савецкія жанчыны, пра наша месца ў жыцці краіны, пра нашы права і магчымасці, пра праву радуемся росквіту творчых сіл сваіх сучаснікаў. А пачыналася ўсё, што маем мы сёння, чаго дасягнулі за гады Савецкай улады, з геніяльнай празарлівасці партыі камуністай і яе правадыра.

Ганна ГРАБЕНКІНА,
аспірантка Беларускага
політэхнічнага інстытута

МІР ТАБЕ, ПЛАНЕТА ЗЯМЛЯ!—

гавораць савецкія жанчыны і працай сваёй, волій і дружбай адстойваюць мір

Кожны год у сталіцы нашай Радзімы Маскве збіраюцца члены Камітэта савецкіх жанчын на пленум Камітэта, каб абмеркаваць самыя надзённыя праблемы жыцця. А сёлета ў канцы лютага на пленум былі запрошаны і шматлікія госьці — перадавікі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, науки і культуры.

Разам з членамі Камітэта М. С. Конанавай, Г. І. Канцавой, Г. К. Вяржбіцкай, А. П. Ус з Беларусі прыехалі электраваршчыца Мінскага трактарнага завода, Герой Сацыялістичнай Працы Г. П. Мягкова, старшыня калгаса імя Леніна Талачынскага раёна Н. Я. Цімафеенкава, даярка калгаса «Камінтэрн» Магілёўскага раёна В. Е. Дзенісенка, доктар філалагічных навук, прафесар Мінскага дзяржаўнага педінстытута замежных моў Л. М. Скрэліна, сакратар Лідскага гаркома КПБ Н. І. Папова.

Два дні працаваў пленум. Ён завяршыўся ўрачыстым пасяджэннем ў Калоннай зале Дома Саюза, на якім кандыдат у члены Палітбюро ЦК

КПСС, сакратар ЦК КПСС Б. Н. Панамароў ад імя ЦК нашай партыі, Прэзідымума Вярхоўнага Савета і Савецкага ўрада павіншаваў ўсіх савецкіх жанчын з узнагароджаннем Камітэта савецкіх жанчын ордэнам Дружбы народаў. Як вядома, гэтай высокай узнагароды Камітэт удастоены за заслугі савецкіх жанчын у камуністычным будаўніцтве, актыўнасць у міжнародным жаночым руху, развіццё і ўмацаванне дружбы нашага народа з народамі замежных краін. Таварыш Панамароў шчыра падзякаў славўным дочкам Краіны Саветаў за іх працу, за іх клопаты аб выхаванні дзяцей, выказаў упэўненасць, што нашы працаўніцы будуць і надалей памнажаць свой уклад у барацьбу за высокія і светлыя ідэалы камунізму, і ўручыў Камітэту савецкіх жанчын высокую узнагароду.

І хто б ні выступаў са словамі у адказ — старшыня Камітэта, Герой Савецкага Саюза В. У. Нікалаева-Церашкова ці работніца з Азербайджана Р. Г. Гусейнава, дырэктар саўгаса З. Тамшыбаева з Казахстана ці народная артыстка СССР Л. Э. Фрэймане з Латвіі — кожная запэўняла Камуністычную партыю і Савецкі ўрад, што жанчыны нашай Радзімы сваю творчую працу і душэўную шчодрасць прысвецяць справе камунізму і міру.

Такая ж упэўненасць гучала і ў выступленнях удзельніц пленума, калі яны абміркоўвалі даклад старшыні Камітэта савецкіх жанчын В. У. Нікалаевай-Церашковай аб выніках Саветнага кангрэса міралюбівых сіл і задачах Камітэта па праагандзе і рэалізацыі рашэнняў Кангрэса...

Мір патрэбен сумленным людзям усёй планеты, каб жыць, спакойна працаваць, выхоўваць дзяцей і ведаць, што ні сёння, ні заўтра, ні праз гэды

і ніколі полымя вайны не спапяліць усё жывое.

Мір асабліва дарагі савецкім людзям, якія ў час мінулай вайны паклалі на алтар Перамогі 20 мільёнаў чалавечых жыццяў.

Мір вельмі патрэбен жанчыне, якая дае свету жыццё і ўсёй сваёй істотай пратэстуе супраць гібелі гэтага жыцця ў віхуры ваеннага ліхалецца.

Заканамерна, што Камітэт савецкіх жанчын разам з іншымі грамадскімі арганізацыямі прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні Саветнага кангрэса міралюбівых сіл, садзейнічаў далучэнню да яго работы шырокіх колаў міжнародных жаночай грамадскасці. Амаль 600 жанчын з 85 краін свету ўдзельнічалі ў пасяджэннях Кангрэса, яны прадстаўлялі 9 міжнародных і 85 нацыянальных жаночных арганізацый, прафсаюзныя, мададжэнныя, кааператыўныя арганізацыі, нацыянальна-вызваленчыя рухі і палітычныя партыі.

Удзельніцы Кангрэса ўспрынялі гэты сусветны форум як вялікую падзею міжнароднага значэння, скіраваную ў будучыню. Да сэрца кожнай жанчыны дайшлі слова, сказаныя Генеральным сакратаром ЦК КПСС Л. І. Брэжневым у выступленні на Кангрэсе: «Наша філасофія міру — гэта філасофія гісторычнага аптымізму. Нягледзячы на складанасць і супярэчлівасць сучаснай сітуацыі, мы ўпэўнены ў поспеху шырока разгорнутага цяпер мірнага наступлення».

У авангардзе гэтага наступлення савецкі народ, савецкія жанчыны. Яны натхнёна працу ўзялі над выкананнем рашэнняў ХХІV з'езда КПСС, заданняў пяцігодкі. Яны актыўна праагандуюць матэрыялы Кангрэса. Яны ўмацоўваюць свае інтэрнацыянальныя сувязі, аказваюць дапамогу замежным

сяброўкам. Летась Камітэт савецкіх жанчын накіроўваў праудкты харчавання, дзіцячэ адзенне, медыкаменты, школьні-пісьмовыя прылады, швейныя машынкі і шмат што іншае жаночым арганізацыям Анголы, Гвінеі-Бісау, Зімбабве, Мазамбіка, іншых краін Афрыкі, арганізацыям Індыі, Бангладэш, арабскіх краін.

У Ханоі па ініцыятыве Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын пачынаеца будаўніцтва Цэнтра маці і дзіцяці. Ад імя савецкіх жанчын Камітэт унёс у фонд будаўніцтва 2 мільёны рублёў. Гэтыя гроши атрыманы з Савецкага фонду міру, у папаўненні якога актыўна ўдзельнічаюць нашы жанчыны.

Камітэт прадастаўляе стыпендыі дзяўчатам з краін Азіі, Афрыкі і Латынскай Амерыкі па рэкамендациі жаночых арганізацый. Зараз па гэтых стыпендыях у розных вышэйших і сярэдніх навучальных установах СССР навучаюцца 250 чалавек з 37 краін.

Як вядома, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый на сваёй ХХVII сесіі абавясціла 1975 год Міжнародным годам жанчыны. Удзельніцы пленума адзначылі, што гэта дае шырокую магчымасць азнаёміць уесь свет з гісторычнымі поспехамі жанчын нашай сацыялістичнай краіны, шырока выкарыстаць гэты год для ўзмацнення барацьбы за раўнапраўе жанчын у несацыялістичнай зоне свету, для яшчэ больш актыўнага іх уключэння ў рух за сацыяльныя прааграс, за мір ва ўсім свеце. Гэтыя задачы ў многім супадаюць з тымі, што паставіў кангрэс міралюбівых сіл.

Ужо зараз міжнародныя і нацыянальныя жаночыя арганізацыі вызначаюць шляхі сумесных дзеянняў па падрыхтоўцы да Міжнароднага года жанчыны. Буйнейшай падзеяй у гэтым плане з'явіцца Сусветны кангрэс жанчын. З ініцыятывай яго правядзення ў 1975 годзе выступіла МДФЖ. Адбывацца шматлікія канферэнцыі, семінары, сурэчы.

Ва ўсім гэтым самы актыўны ўдзел прымае Камітэт савецкіх жанчын. У цесным кантакце з жаночымі арганізацыямі сацыялістичнай краін ён імкнецца ўнесці дастойны ўклад ва ўмацаванне справы міру, сацыялістичнай садружнасці, у развіццё і з'яднанне міжнароднага дэмакратычнага жаночага руху.

На пленуме Камітэта прадстаўніцы ўсіх рэспублік нашай шматнацыянальнай краіны (ад імя жанчын Беларусі выступіла першы намеснік міністра народнай асветы БССР Г. І. Канцавая) заявілі аб сваёй гатоўнасці і надалей актыўнай творчай працай мацаваць справу міру, выхоўваць падрастаючее пакаленне ў духу высокіх камуністычных ідэалаў.

В. У. Нікалаева-Церашкова гутарыць з беларускімі жанчынамі (злева направа) Г. П. Мягковай, Н. І. Паповой, Н. Я. Цімафеенкавай, В. Е. Дзенісенка і Г. І. Канцавой.



«МЫ—МАЛАДАЯ ГВАРДЫЯ»

Слова дэлегатам XVII з'езда ВЛКСМ



Ванда ЗУЙКЕВІЧ, зваршчыца пластвавага цэха № 2 Мінскага завода электрарахадзельнікаў

— Я абрана дэлегатам на XVII з'езд камсамола краіны... Цяжка перадаць тое пачуцце радасці і гордасці, якое ахапіла мяне, калі даведалася пра гэта. У Маскве збяруцца юнакі і дзяўчата з усіх канцоў нашай неабсяжнай Радзімы, і разам з імі я — дзяўчына з Беларусі, работница. Што магу расказаць ім пра сябе?

Работу сваю люблю. Мне падабаецца штодня сустракацца з сяброўкамі ля заводскай прахадной і разам крочыць у цэх. Прыемна абмяняцца з імі апошнімі навінамі, гаспадарскім вокам акінцу свае ўладанні, занять «капітанскі мас-ток» і пачаць працеваць. На хвілінку ўзнімеш галаву — і бачыш, як хутка мільгаюць руکі дзяўчат. Якая-небудзь з іх перахопіць мой позірк, усміхнецца: «Давай, Ванда, хутчэй, час не чакае!»

За змену кожная работніца павінна зварыць 160 магнітных ушчыльнільнікаў. Робім па 180—190 штук. Наша брыгада — камсамольска-маладзёжная, інакш працеваць нельга.

Такі па-маладзёжнаму хуткі рytm не толькі ў працы. Наша камсамольская група, у якую ўваходзіць шэсць дзяўчат-камсамолак (я — намеснік групкам-сorga), вельмі актыўна ўдзельнічае ў жыцці камсамольскай арганізацыі цэха. Ходзім на нядзельнікі, займаємся спортом, мастацкай самадзеянасцю, наведваем гурток эканамічных ведаў, разам адпачываем. Шчыра сябруем, дапамагаем адна адной і ў працы, і ў вучобе.

Дзяўчата ў нас харошыя, пра кожную можна шмат чаго расказаць. Ліда Крот, Валя Гаварунова і Ніна Таранкова, на-

прыклад, і ў тэхнікуме вучачца, і захапляюцца волейболам, удзельнічаюць у спаборніцтвах.

Памятаю, як тры гады таму назад прыйшла я на завод: не ўдалося паступіць у інстытут народнай гаспадаркі. У мяне спыталіся, якая спецыяльнасць падабаецца. Тады адказала: мне ўсё роўна. Ішоў час. Я прывыкала да завода, да людзей, асвойвала спецыяльнасць зваршчыцы. Зараз цвёрда магу сказаць: мяя работа самая цікавая. Наогул, лічу, што мяне вельмі пашанцавала на добрых і чулых людзей: у нас у цэху, калі цяжка, абавязкова дапамогуць. Пашанцавала на цікавую работу: хіба гэта не шчасце? Тут, на заводзе, я сустрэла вельмі добрага і надзейнага сябра і стала яго жонкай. Павел працуе ў адным цэху са мной, ён аператар вакуумна-фармовачнай машины.

Але хіба можна сказаць, што я ўжо ўсяго дасягнула, усім задаволена? Не. Галоўнае — трэба яшчэ шмат вучыцца. Без трывалых, усебаковых ведаў сучаснаму рабочаму цяжка. Буду зноў паступіць у інстытут, па сваёй спецыяльнасці. Працеваць і вучыцца — цяжка, але цікава. Тым больш, калі ў сям'і ёсьць добры прыклад: муж мой і працуе і вучыцца.

Марыя КАВАЛЬЧУК, даярка з калгаса «Савецкая Беларусь» Клецкага раёна

— На ферму я прыйшла па пущёўцы райкома камсамола. Стаць даяркай на-думалася даўно, яшчэ ў шостым класе, калі выкладчыца біялогіі Надзея Максімаўна Конан прывяла нас на экспкурсію на ферму. Потым я часта сюды прыбягала, дапамагала даяркам, прыглядвалася, вучылася.

І вось — выпускны вечар, нам уручылі атэстаты сталасці. Мы доўга размаўлялі, хто кім хоча стаць. Адны марылі паехаць вучыцца, другія — працеваць. Я сказала, што застануся ў калгасе. Буду даяркай. Сяброўкі не здзівіліся, бо часта жартавалі з мяне, калі я пасля ўрокаў бегла на ферму: «Хутчэй, Марыя, твае каровы па табе сумуюць!».

Яны жартавалі і не ведалі, што праўду казалі. Каровы вельмі прывыкаюць да чалавека, які даглядае іх, прывыкаюць да яго голасу, рук. Зараз мне далі групу першацёлак. Вывучыла харектар кожнай з іх, ніколі не зблытаю Азбуку з Галубкай, Арку з Венерай.

— Ты хутка вершы пачнеш складаць пра сваю ферму,— смяюцца сяброўкі.



А ў нас і сапраўды вельмі цікава. Ферма — камсамольска-маладзёжная, побач працуецца мае аднагодкі Наташа Ждановіч, Дана Кернажыцкая, Марыя Лентнер. Таксама прыйшли на ферму пасля заканчэння школы. Нам ёсьць у каго вучыцца: вопытныя даяркі заўсёды падкажуць, дапамогуць.

Стараюся выхоўваць у сваіх піянераў-пяцікласнікаў, у якіх я — важкая, любоў да зямлі, да працы на ёй. Пройдзе час — і, хто ведае, можа маленькая дзяўчатка, якія пакуль што проста так прыбягаюць да мяне на ферму, стануць умелымі даяркамі.

У Маскве, на з'ездзе камсамоліі краіны, абавязкова сустэрненуся і пагутару са сваімі калегамі. Упэўнена, што агульных тэм і размоў для абмеркавання ў нас будзе вельмі шмат: аб працы на ферме, камсамольскіх справах.

Галіна САПЕГА, выкладчыца Жыліцкага саўгаса-тэхнікума Кіраўскага раёна

— Аднойчы прыехала я дадому, расказваю маці пра свае справы ў тэхнікуме, а яна прытуліла да сябе і кажа:

— Зусім дарослая ты стала, дачушка. І сапраўды, час ляціць вельмі хутка. Здаецца, зусім нядаўна бегала я на заняткі ў Жыліцкую школу-дзесяцігодку, з захапленнем слухала настаўнікаў («вось каб мне так!»), баялася, што выклічуць, калі дрэнна ведала ўрок. А зараз сама выкладаю русскую мову і літаратуру. У Жыліцкім саўгасе-тэхнікуме пачала працеваць пасля заканчэння Магілёўскага педагогічнага інстытута.

Я ўваходжу ў аўдыторыю і чую:

— Дзень добры, Галіна Фёдаравна!

Няўжо гэта да мяне звяртаюцца? Не прывыкла яшчэ, хатя ў тэхнікуме працу ўжо два гады.

Два гады... Многа ці мала? Для мяне яны былі вельмі насычаныя. Падрыхтоўка да лекцый, заняткі ў тэхнікуме, грамадская работа. Хацелася, каб на ўроках рускай літаратуры навучэнцы ішлі, як на свята. Каб яны разам са мной палюбілі Наташу Раставу і П'ера Бязухава, каб





зразумелі Маякоўскага і Дастаеўскага, каб добра ведалі сучасных пісьменнікаў і паэтаў.

Было ўсё: радасці і засмучэнні, пошуки і зрывы. Не заўсёды лекцыі праходзілі так, як мне хацелася. Але я вучыла будучых аграномаў і заатэкнікаў і вучылася сама. Бо ў інстытуце можна атрымаць веды, а вось навука чалавечых адносін спасцігаецца толькі ў час працы.

У гэтым годзе я — класны кіраунік першакурснікаў агранамічнага аддзялення. Маім падшэфным па 14—15 гадоў. Пераходны ўзрост, калі вельмі патрэбны контроль старэйшых. Прыбавілася клюпатаў: адзін не падрыхтаваўся да заняткаў, другі спазніўся на лекцыю, трэці засумаваў па дому, у чацвёртай не хапіла грошай да стыпендыі... Усе яны сталі мне блізкімі і роднымі. Іхнія радасці і засмучэнні прымаю да сэрца, як свае асабістыя.

Думаю, што малады спецыяліст, асабліва калі ён працуе ў сельскай мясцовасці, не можа абмяжоўвацца выкананнем толькі чыста службовых абавязкаў. Сельскі інтэлігент павінен задаваць тон і ў грамадскім і ў культурным жыцці сваёй вёскі.

Нашы студэнты — будучыя сельскія спецыялісты. Стараемся, каб яны прымаляі самы непасрэдны ўдзел у жыцці свайго тэхнікума, каб разам з дыпломам атрымалі азы той ці іншай грамадской прафесіі.

Гэта датычыць непасрэдна і мяне, бо я — намеснік сакратара камсамольскай арганізацыі тэхнікума па ідэалагічнай работе. Спадзяюся, што на з'ездзе ў Маскве абмяняемся вопытам арганізацыі гэтай работы, даведаюся, што новага і цікавага ў дзейнасці камітэтаў камсамола навучальных установ, якія рыхтуюць спецыялістаў для вёскі.

Мы, напрыклад, з ліку навучэнцаў старэйшых курсаў стварылі лектарскую групу, лекторыі «З імем Леніна», «Закон і ты», паліттуркткі «Наш ленінскі камсамол», «Асновы камуністычнай маралі», «Моладзі — пра партыю». Палітучоба наладжана так, каб навучэнцы маглі кіраваць адпаведнымі гурткамі.

З сёлетняга года ўведзены курс лекцыі па эстэтыцы. Дапаможнікаў, падручнікаў вельмі мала, трэба ездзіць у бібліятэку, па кожнай тэмэ шукаць і збіраць матэрыял. Але гэтыя лекцыі вельмі спартрэбляцца нашым студэнтам. Задача тэхнікума — не толькі выпускіць добрых спецыялістаў, але і прывіць ім любоў да грамадской работы, зрабіць іх культурнымі, усебакова развітымі людзьмі.

ВІД

ЕР

І

І

І

І

І

І

І

І

- СОЛЬ ЗЯМЛІ
- ДАРАГІЯ МАЕ ПАЛАЧАНКІ
- ЗАВОДІЯ

Яна і цяпер нічога дрэннага не гаворыць пра свайго мужа. Розышліся — і ўсё. Розныя былі людзі. Піў? Было і гэта. Але не надта. Можна было б і пачярпець. А вось чаго цярпець не захацела — не дазваляў ёй жыць адным жыццём са сваім калектывам. «Што табе больш, чым усім, трэба?» Дзікаваты чалавек, нудны, нецікавы. І было ёй з ім не па дарозе. А яна ж — няўрымлівая, амаль дзяўчынка, толькі ўступіла ў камсамол. Узяла дачку, угаварыла маці, селі на поезд і паехалі з Гуся-Крыштальнага ў Полацк.

Маці мая была лёгкая на пад'ём, прывыкла некалі вандраваць з бацькам. Ен быў у нас шклодувам, на фронце загінуў. Мама мне і слова супраць не сказала, бо разумела. Сама была на нашым заводзе адной з першых работніц-актыўістак.

Вось так і прыкацілі мы ў Полацк, — ледзь-ледзь усміхеца Антаніна Кузьміна. І за гэтай усмешкай прытоеноы ценъ, той дауні, дауні. Не ўсё было так проста, як гаворыцца цяпер, але ці варта ўспамінаць? Гаманілі суседкі: куды гэта вы з маленькім дзіцяткам у такую далячыны? Дачушки ж толькі год і чатыры месяцы. Дзе вы там жыць будзеце? Хто дапаможа там, у чужых людзях, дзвюм бабам? Хто вас там чакае?

— А нас тут якраз і чакалі. І вельмі. Пачынаў жыццё новы завод. Вось гэты наш — шкловалакна. Мы з мамай — работ-

ніцы вопытныя, нац прынялі з радасцю.

Зноў усмешка ледзь-ледзь асвятляе твар. Яна расказвае мне пра сваё жыццё роўным, будзённым голасам. Вочы ўвесы час сочаць за складаным і таямнічым працэсам, што адбываецца там, недзе ў глыбіні печы, дзе варыцца шкло. Апаратуру — а яна, Антаніна Кузьміна, і ёсць аператар гэтай печы — ні на момант нельга адправацца ад сваёй справы: то замасляльніку дававіць, то ўбавіць, то фільтры змяніць, то тэмпературу адрегуляваць, то печ пачысціць. Вельмі адказная работа — варыцца шкло, тысячы нябачных ніцей ператвараць у адну, пакуль не стане яна шкловалакном, цудам-матэрыялам. А пачынаецца цуд вось тут, калі аператар загрузіць у печ зеленаватыя шарыкі, падобныя на дзіцячыя цацкі. Я адчуваю, што Антаніна Мікалаеўна ўвогуле не супраць разам са мною прайсціся зноў па сваёй жыццёвой дарозе, але на прайяўленне пачуцця вось тут, ля рабочага месца, разлічваць няма чаго. Толькі зредку ўсмешка лёгка падфарбует скажанае, надасць яму ярчайшае адценне.

«Мы з мамай — работніцы...» Якая ж усмешка ў гэты момант была на твары Антаніны Мікалаеўны? Думаецце, скажу зараз: гордая, шчаслівая? Не. Усё такая ж, ледзь прыметная, спакойная і крышачку будзённая. У гэтай жанчыне наогул няма нічога, што прасілася бы на гучныя эпітэты, але гаварыць з ёй прыемна, і глядзець на яе, на ўсю яе постасць — сабраную, невысокую, у меру рухавую, — праста асалода. А яна ж не

Тры работніцы. Тры аператары завода. Людзі адказнай прафесіі.
Антаніна Кузьміна, Таіса Вайткевіч, Ларыса Малчанава.



маладая, не вабіць позіркі прынадным хараством, не старавецца спадбацца. І ўсё-такі— падбаеца. Нават мне, жанчыне, падбаеца як даўняя, даўняя добрая сяброўка. Думаю, і мужчынскай увагай не крыудзіла яе жыццё. Але закранаць гэтую тэму... Як бы не зрабіць чалавеку балюча, не паварушыць у душы крыўду, расчараванне. Мы ж прывыклі лічыць, і ўвогуле справядліва, што без сямейнага шчасця няма святла і радасці ў жыцці жанчыны. Яна сама, без майго пытання, адказала на гэта. Адказала проста, натуральна:

— Не склалася ў мяне новая сям'я. Удзвюх з мамай гадавалі дачку. А яшчэ завод памагаў нам.

Я ведаю, гэтыя радкі абавязкова прачытае сама Кузьміна. Ведаю, што гэты нумар часопіса чакаюць ужо там, на Палацкім заводзе шкловалакна. І кожнае слова ўзважваю зараз меркаю таго, хто сам пра сябе, пра сваіх таварышаў па калектыву будзе чытаць... Памятаце, мы з вами, Антаніна Мікалаеўна, ні разу не сказалі гэтага слова — «шчасце». Ні вы, ні я. Пэўна, не маглі вы і падумаць, што хацелася мне «выпытаць», зразумець: а ці шчаслівая вы?

Вы — работніца. Соль зямлі. Дацка работніцы. Магчыма, маці будучай работніцы. Нам з вами не трэба ні гучных слоў, ні пахвальбы. Няшчырасць — яна, нібы фальшывы акорд, рэжа вуха. Як яно складвалася, ваша жыццё, далей? Як сёння?

— Кватэру мы атрымалі амаль адразу ж, праз некалькі месяцаў. Пажылі ў аднапакаё-

вой, цяпер завод даў нам на траіх вельмі добрую кватэру — 32 квадратныя метры, двухпакаёвую.

На работе як? Ну, вы, пэўна, ведаецце — з планамі спраўляюся, у спаборніцстве таксама не апошняе месца займаю. Лічуся інструктарам вытворчага навучання. Мае вучаніцы? Таіска, падыдзі сюды. І ты, Ларыса, таксама, калі ласка. Дзве толькі на гэтай змене.

Так мы і сфатографавалі іх утраіх, Антаніну Кузьміну і яе вучаніц, сёння таксама вонкіх аператараў Ларысу Малчанаву і Таісу Вайткевіч.

— Здаецца, усё ішло ў нас добра. Вось толькі дзяўчынка мая часта хварэла. Я кожны год вазіла яе ў санаторый: то ў Сочы, то ў Нальчику. І кожны год мне даваў завод бясплатную пущёўку для дачкі, а мене самой праезд туды і назад аплачваў. Апрача таго, я і сама кожны год атрымлівала пущёўку то ў дом адпачынку, то ў прафілакторый. Завод у май лёсе? Усё, усё! Ад самага малога да самага вялікага. І сённяшні дзень, і мінулы. Я не ўяўляю сябе без завода, без калектыву. Вось праз год трэба ісці на пенсію — у нас у сорак пяць гадоў жанчыны маюць такое право. Што буду рабіць — не ведаю. На здароўе пакуль што не скарджуся. Люблю хадзіць у турысцкія паходы, з маладымі работніцамі нашага цэха мы ўсю Беларусь аб'ездзі, у Маскве пабывалі і ў Ленінградзе, па Каўказскіх гарах палазілі. Сама захапляюся гэтым і іншых падахвочваю. Як член цэхкома, між іншым.

Не хачу на пенсію. Есць са-

дова-агародны ўчастак, завод нам з мамай выдзеліў, але не ляжыць душа да яго, няма мне жыцця без завода. Няма без яго шчасця.

Адзін толькі раз, вось цяпер, прагучэла слова «шчасце».

Ці не быў гэта адказ на пытанне, якое мяне так цікавіла?

...Ніхто, пэўна, не набярэзца смеласці сказаць, што адразу, ад першай сустрэчы поўнасцю зразумеў харкатар субяседніка. Не бяруся сказаць гэтага і я. Проста расказала пра чалавека, пра яго лёс — што ўбачыла, што пачула.

Былі яшчэ і яшчэ знаёмствы, сустрэчы, размовы. І паступова ўбачыла я, чым стаў ён, гэты завод, у лёсе людзей.

Па заводу нас вадзіла старшы інжынер-тэхнолаг Людміла Граковіч. Тоненкая, высокая, са светлымі, як струмені паўночных рэк, валасамі і тварам паўночной мадонны, быццам сышла з тутэйшых полацкіх фрэсак сярэдневяковых майстроў. Праз кожныя два-тры слова яна паўтарала: «Наш завод», «Наш завод...» Ці ведаеце вы, што наш завод 32 кварталы запар тримаў пераходны сцяг Савета Міністраў СССР і сцяг пераможцы спаборніцства прадпрыемстваў нашай галіны? Ці ведаеце, што 30 краін свету атрымліваюць прадукцыю нашага завода? Усе сацыялістычныя краіны, а яшчэ Англія, Фінляндия, Турцыя, Францыя, Ліван?

«Наш завод, наш завод...» Столкні разоў яна паўтарала гэтыя слова з гонарам, з такім добрым, цёплым, зусім не разлічным на «прэзы» пачуццём, што ўзяла цікавасць: завошта

так любіць чалавек свой завод? І зноў яна не разлічвала, што слова яе трапяць «на пяро», праста адказала на пытанне:

— Я прыйшла сюды зусім маладой дзяўчынай, адразу ж пасля школы. Працавала круцільшчыцай. Завод паслаў вучыцца ў Маскву, у інстытут, завод плаціў мне стыліндью. Цяпер я — старшы інжынер-тэхнолаг. Але не толькі за гэта дарагі ён мне, мой завод. Наогул...

Яна замаўчала, не знайшла, мабыць, патрэбных слоў. Ці пабаялася занадта гучных.

— Завод у май лёсе — усё, — сказала сталая работніца Антаніна Кузьміна.

— Завод у май лёсе — усё, — сказала малады інжынер Людміла Граковіч.

І яшчэ адзін чалавек, адзін лёс, адзін склад харкатару. Ткачыха Ала Мікалаеўна Шыцікава. Бацька яе да вайны быў сакратаром Ветрынскага райко-ма партыі. Маці тэлефаністка. Загінуў бацька ў першыя дні акупацыі. Ён заставаўся тут для падпольнай работы, нехта пазнаў яго і выдаў фашыстам. Маці з дзецьмі ўсю вайну была ў партызанской зоне.

Шаснаццаць гадоў назад, калі завод толькі-толькі запальваў свае агні, яна з мужам пакінула дзяцей у Ветрыне на руках маці і старэнкай бабулі і прыехала сюды, у Палацк. У абодвух не было спецыяльнасці, і сталі яны вучыцца, як школьнікі, маладыя бацькі двох дзяцей.

— Я выбрала сабе спецыяльнасць ткачыхі. Яна мне даўно падабалася. Саша рашыў стаць аператаром. Так і пайшло наша жыццё. Кватэру атрымалі


А гэта Шыцікавы. Знаёмцеся: уся сям'я.



Фота У. Вяхоткі.
Дырэктар завода Лідзія Іванаўна Грыгор'ева.



...І племчуцца хвалі басейна. Сёння тут гаспадараць дзеци рабочых і работніц завода.



ад завода. Дачушак забралі. Спачатку іх прынялі да сябе заводскія яслі, потым садзік, потым кожны год летам у піянерскім лагеры, таксама нашым, заводскім, гадаваліся. Цяпер у нас у сям'і троє рабочых, троі заводскія чалавекі: Наташа таксама на завод пайшла. Толькі мая спецыяльнасьць ёй не падабаецца, хоча быць круцільшчыцай. Што ж, няхай. Усё роўна на нашым заводзе. А малодшая дачка, Таня, усё гаворыць: буду, як мама, ткачыхай. Вось такія карэнні пусціла наша сям'я тут.

Поспехі якія? Стараюся аддаць заводу ўсё, што магу. У снежні мы, чатыры ткачыхі, узнялі пачын — перайсці на 8—9 станкоў. Замест шасці. На дванаццаць пакуль не рашыліся, але думаю, з цягам часу... Здаецца, мяне на новую машыну хутка перавядуць, яна яшчэ пакуль разабраная.

Лёс чалавека — лёс завода. Ці трэба перагружаць артыкул новымі прыкладамі? Столькі слоў сказана ад шчырых сэрцаў. Чалавек аддае заводу ўсё, што можа. Завод аддае чалавеку ўсё, што патрэбна чалавеку. Пяць дзіцячых устаноў: яслі, сад, троі камбінаты. На 880 месц. Штомесяц прымае 50 чалавек санаторый-прафілакторый, дзе ёсць ўсё для лячэння, нават серавадародныя ванны. Адразу ж пасля работы аўтобус вязе людзей у цудоўную мясціну, на бераг возера. Тут жа, побач, дачныя заводскія катэджы на 2—3 сям'і. Адзін рубель і 10 капеек каштует пустёука сюды на 10 дзён на аднаго чалавека. А колькі тут грыбоў, ягад, якая рыба ў возеры! Ёсць свая лодачная флатылія. А на тэрыторыі завода выдатны басейн, абліцаваны блакітнай кафляй, дзве спартыўныя залы. Для рабочых, работніц, для іх дзяцей. Свяя аранжарэя, кветкі ў цэхах, кветкі да ўрачыстых падзеяў у сем'ях, кветкі пераможцам спаборніцтваў. Што яшчэ я не сказала: 612 пустёвак за адзін толькі мінулы год у санаторыі і дамы адпачынку. Бясплатныя. 76 ту-

Як прыемна ў хвіліну адпачынку зайдзіці ў заводскую аранжарэю!

На здымку: размотчыца Галіна Чапляленка (справа) і садоўнік завода Валянціна Рыбачнова.

рысцікіх, у тым ліку і за мяжу — у Балгарью, Чэхаславакію, Румынію, Егіпет. Хто карыстаецца гэтымі пустёукамі? Назаву толькі некалькі прозвішчаў: круцільшчыца Святлана Хомчанка, размотчыца Людміла Тальвінская, ткачыха Паліна Ягорава, ткачыха Валя Пагоцкая, кантралёр Ларыса Федзіна...

Застаецца расказаць яшчэ пра адну сустрэчу. Яшчэ пра адзін чалавечы лёс. Дырэктар завода Лідзія Іванаўна Грыгор'ева. Яна толькі што вярнулася з абласной партыйнай канферэнцыі, і сустрэліся мы з ёй у суботу. Заўтра ёй ехаць у Маскву. Спраў шмат, трэба падрыхтавацца да выступлення, трэба вырашиць пытанні, што набраліся за два дні. Спяшаецца Лідзія Іванаўна. Але садзімся мы побач, «жаночы часопіс» — «дырэктар-жанчына», і пачынаецца новы расказ. Як вучылася, пра што марыла, як трапіла сюды, у Полацк. Нарадзілася і вырасла Ліда ў сям'і чыгуначнікаў у Абхазіі, вучылася ў Маскве, як і Антаніна Кузьміна, прыехала да нас з Гусі-Крыштальнага. Тут, у Полацку, перажыла нялёгкія часыны свайго асабістага жыцця, пахавала мужа, засталася з сынам. Цяпер ён ужо вырас, ужо студэнт, вучыцца на будаўніка, і маці вельмі ганарыцца сваім сынам, хаця «па маёй лініі ён не пайшоў, выбраў сваю». Але не менш ганарыцца яна сваім заводам, яго калектывам, яго сацыяльнымі здабыткамі.

Шаснаццаць гадоў назад быў тут толькі адзін корпус. А цяпер... Усё, што ёсць цяпер, стваралася на яе вачах, пры непасрэдным, безумоўна, яе ўдзеле. Сама маці, сама жанчына — ну як жа было не зразумець ёй усіх патрэб у пераважнасці жаночага калектыву, не зразумець, што работніца будзе ў тысячу разоў лепш працаўца, калі яна спакойная за сваіх дзяцей, калі і яна і яе муж добра адпачніць, калі будуть адчуваць сябе здаровымі. Вось адсюль і пайшло: і яслі, і профілакторыі, і дачныя домікі, і кветкі на тэрыторыі завода.

Простая ісціна, але за ёй — глыбокая ўзаемасувязь: добра працујуць людзі — значыць, поспехі завода лепшыя. А добра ідуць справы на заводзе — значыць, расце яго матэрывальны фонд. Значыць, зноў можна будаваць.

— Вось і будзем новы Палац культуры. Цудоўны будзе палац, прыезджайце, паглядзіце. Летам адкрыцце.

Вочы ў Лідзіі Іванаўны сінія, сінія. А калі задала я пытанне: «Завод і ваш лёс, Лідзія Іванаўна?» — іх глыбіня стала бяздоннай.

— Завод? Усё маё жыццё... і гэтamu верыш.

А. УЛАДЗІМІРАВА



Эдзі АГНЯЦВЕТ

Усмешкі вясны

— Пралескі, мамачка,
пралескі!

Хлапчук хвалюецца:
— Зірні!

Нібы расталыя падлескі
Прышлі з блакітнай цішыні.

Яшчэ над плошчай подых
стымні,

А ўжо вясна ідзе здалёк.
Вось у руках—букецік сіні:

— Трымай

і радуйся, сынок!

Малы не можа надзівіцца,
На кветкі дыхае свае —

Хаця б тут ім

не застудзіцца!

Ён скача, кружыцца, пяе.

— Хадзем, сынок,
хадзем дадому!

А ён на знак вясны
глядзіць,
І захацелася малому
Усіх бацацем надзяліць.

Развязваў нітку асцярожна—
Ах, колькі красак тут было!
Жанчыне кожнай
падарожнай

Падносіў цёплае свято.

У круглым футравым
берэце

Ён выглядаў, як баравік,
І ўсе,
каго б ён ні прывециў,
Казалі:

— Слаўны сакавік!

А мама — з казкі чарайніца,
Яна смяялася да слёз,
Калі маленькі, добры рыцар
Ён кветку сінюю паднёс.

Самае светлае...

Самае светлае — гэта
юнацтва:

Сонцу не трэба ніякіх
прыкрас!

Мілай галоўцы
нашто засланяцца

I сівізной ганарыцца
не ў час!

Русыя косы — пад попелам
шэрым,

Вочы падведзены сініяй
смугой...

Я ж па-ранейшаму думаю,
веру:

Самае лепшае — быць
маладой!

Я — за красу і душы
і адзення,

Толькі не слепа за модай
ісці.

Хай парыкі застануцца
на сцэне,

Будзьце самімі сабой
у жыцці!

Святлана БАСУМАТРАВА

* *

Ад сасновай калыскі да сасновай труны
Колькі жыць давядзеца, ніхто не ўгадае.

...Сёння ў сэрцы вясновыя звоніць званы —

Я жывая, я дужая, я — маладая!

Зноў з-пад стрэх, як вясною бывае заўжды,

Звонка падаюць кроплі празрыстай вадзіцы.

Бабін певень напіўся чароўнай вады,

Захмляеў і спявае: «Грамніцы! Грамніцы!»

Будзе новае лета у шчодрым вянцы

З кветак, спелага жыта і вішань на веци...

— Толькі колькі б ні жыць, мне адчуць бы ў канцы,

Што і я пражыла не дарэмна на свеце.



ЛЁН ЦВІТЕ ДВОЙЧЫ

Працягваем размову, якую пачала пад такой рубрыкай «Работніца і сялянка». Слова бяруць работніцы Аршанскаага ордэна Леніна льнокамбіната.

Сённяшні дзень патрабуе не толькі большай колькасці прадукцыі, але і лепшай якасці. Мы, тэкстыльшчыкі, таксама стараемся, каб на нашы вырабы не было ніякіх нараканняў. Распрацоўваем новыя тканіны для касцюмаў, сукенак, бялізны. Пяці вырабам нашага ардэнаноснага прадпрыемства прысуджан дзяржаўны Знак якасці. Толькі ў мінулым годзе са Знакам якасці выпушчана 601 тысяча квадратных метраў тканін.

Попыт на прадукцыю аршанскіх тэкстыльшчыкаў расце не толькі ў нашай краіне, але і за рубяжом. У Польшчу, Венгрию, Японію, Канаду, Фінляндью адпрайлем працінныя палотны—белая, а таксама з каляровымі прасноўкамі і аблямоўкай, у Манголію—парцьерныя тканіны, на Кубу—льняныя абрусы. Расце попыт на льняныя батысты, які выпускаецца на трэцій чарзе камбіната.

Супакойвацца нам яшчэ рана. Вынікі маглі быць лепшымі, калі б паўней выкарыстоўваліся рэзервы і магчымасці. Часам з прадзільных фабрык, асабліва з 2-й, дзе начальнік А. Г. Федзякоў, паступае ў ткацкія цэхі дрэнная праха — няроўная, брудная. Справа тут не ўвалакне: зрывыца графікі чысткі абсталявання, парушаеца тэхналогія прадзення.

Есць недахопы і ў ткачоў. Не ўвільгатняеца ўток. Аб устаноўцы ўвільгатніальных камер толькі размаўляюць, а спраў пакуль што не відаць. Не заўсёды як трэба фарбуеца ўток, таму часам бываюць розныя адценні тканіны.

У народзе кажуць: лён родзіць двойчы—на полі і на сцелішчы. Хочацца дадаць, што і цвіце ён двойчы: на полі і ў ткацкім цэху. І мы імкнемся, каб беларускі даўгунец хораша зацвіў на палатне. Пастаянна запрашаем начальнікаў цэхаў, майстроў і памочнікаў майстроў на разбракоўку—разам абмяркоўваем, якая лепшая тканіна, якая горшая, што зрабіць, каб яе палепшиць. У спецыяльны журнал запісваем парушэнні тэхналогіі, указываем прозвішчы парушальнікаў і патрабуем ліквідацыі недаробак. Вельмі актыўна дзейнічаюць работніцы тэхнічнага кантролю Лідзяя Маханькова (яна працуе на

камбінатае 20 гадоў), Вольга Піліпенка, Лілія Улімаева. Гэта нашы дазорныя якасці.

Сёлета абаўлялеца асартымент тканін, мяркуем распрацаўваць і ўкараніць у вытворчасць 50 новых малюнкаў і 8 вырабаў. Будуць прадстаўлены да атэстациі на прысвяенне дзяржаўнага Знака якасці яшчэ два вырабы. Усяго ў вызначальным годзе пяцігодкі выпускі з дзяржаўным Знакам якасці не менш як 703 тысячи квадратных метраў тканін. Усё палатно будзе толькі вышэйшай і першай катэгорый. Словам, будзем стараца, каб другі раз лён зацвіў прыгажэй.

Вольга ВУНЦЭВІЧ,
кантралёр АТК Аршанскаага
ордэна Леніна льнокамбіната

З ДУМКАЙ АБ ЯКАСЦІ

Прайшло крыху больш года, як нам перадалі ключы ад трэцій чаргі тэкстыльнага волата на Дняпры. Сёння цэхі і ўчасткі жывуць паўнакроўным жыццём, усё падпрадавана паспяховаму выкананию абавязацельстваў па датэрміноваму асваенню праектных магутнасцей. Па важнейшых паказчыках мы не толькі выйшлі на праектныя лічбы, але і пераўзышлі іх. У маладым калектыве пануе атмасфера напружанай, самаадданай працы. Ідзе нястомны пошук нявыкарыстаных рэзерваў, паставянае працоўнае саперніцтва.

З новай сілай разгарэлася спаборніцтва ў чацвёртым, вызначальным годзе дзвеятай пяцігодкі. Адказваючы канкрэтнымі справамі на Зварот Цэнтральнага Камітэта КПСС да партыі, да савецкага народа, мы далі слова на два месяцы раней тэрміну асвоіць праектныя магутнасці і выпрацаўваць 771 тону высокумарнай прахы.

Цяпер мы сапернічаем паміж сабой за выпуск апошняга метра тканіны з задання дзвеятай пяцігодкі. На гэтым метры будзе выткана прозвішча тых, хто яго будзе выпрацаўваць. Вялікі гонар! Но метр гэты застанецца ў музеі камбіната. Плануем выпускі апошні метр 15 лістапада 1975 года. На паўтара месяца раней тэрміну выканаем заданне пяцігодкі.

Усё гэта добра. Але вось што нас хвалюе. Абсталяванне новае, а тонкай прахы пакуль што не выпускаем. Бо ў наш цэх паступае валакно чатырнаццатага нумара, а трэба—шаснаццатага і васемнаццатага. Ды і сарты не тыя, што трэба. Для тонкіх вырабаў найлепшы—«Светач»: ён больш валакністы, мяккі. А мы

маєм справу з сартамі «К-6», «Т-10».

Трапаны лён, як вядома, нізкай якасці. Пры яго перапрацоўцы выходзяць са строю машины. Тонкай ніткі не атрымаеш.

Хочацца, каб работнікі сельскай гаспадаркі больш старанна вырошчвалі лён валакністых сартоў. Есць над чым папрацаўваць і селекцынерам рэспублікі.

Мая думка такая: калі жадаецца мець тонкі льняны батыст—вырошчвайце добры лён. А мы, тэкстыльшчыкі, пастараляемся выпускаць толькі выдатную прадукцыю.

Вольга ЯРОМЕНКА,
часальшчыца

ЯКОЕ ВАЛАКНО, ТАКОЕ І ПАЛАТНО

Любяць у народзе лён. Німала песьень пра яго складзена, льняное адзенне прыгожае і на свята і ў будні.

Мы, сартыроўшчыцы, першыя маєм справу з валакном, што паступае з ільнозаводаў Беларусі. Яго праходзіць праз нашы рукі больш як трыццаць тысяч тон за год. Вельмі старанна робяць свою работу людзі Нясвіжскага, Дворацкага, Слуцкага, Навагрудскага, Клецкага льнозаводаў. Сыравіна адтуль паступае аднародная, добрай якасці. Але з Увараўскага, Мсціслаўскага, Красненскага, Бешанковіцкага і Бычынскага льнозаводаў прыходзіць да нас валакно дрэнна адсартаванае, не падабранае па якасці, колеру, даўжыні, шмат у ім кастры і іншых прымесяк.

Ад чаго найбольш залежыць якасць сырвіны? Перш за ёсё ад таго, як вырошчваюць лён, як яго выцерабілі, рассцялілі, як падрыхтавалі трасту для здачы на льнозавод. У многіх гаспадарках саломуку не сартыроўваюць па якасці. Ды і на сцелішчах яна дрэнна вылежваецца. Таму і неаднолькавая па колеру. Я згодна з думкай Вольгі Яроменка: сапраўды, сарты «Светач», «Аршанскі-2» маюць высокія прадзільныя ўласцівасці, з іх атрымліваецца тонкае, моцнае, цягуче валакно, высокумарнай праха. А ў канчатковым выніку—тонкая льняная тканіна тыпу батысту. Пажадана, каб работнікі сельскай гаспадаркі вырошчвалі больш такога лёну.

Галіна КАНАЎКОВА,
сартыроўшчыца



А. Самуйлік.

Драгія Сябрукі маде

КІЛАМЕТРЫ МУЖНАСЦІ

Зіма ўручыла сваю «візітную картку»—у небе закружылі першыя сняжынкі. Група партызан, якую мне даверылі ўзначаліць, павінна выканана адказнае заданне.

Набліжалася 25-я гадавіна Вялікага Каstryчніка. Гітлераруцы ўзмацнялі карнья аперацыі супраць мірных жыхароў, палілі вёскі, забівалі бездапаможных старых, жанчын, дзяцей. Задуманае намі павінна было ўмацаваць у людзей веру ў нашу перамогу, данесці да іх заклік Камуністычнай партыі яшчэ шырэй разгортваць усенародную барацьбу супраць нямецка-фашистскіх захопнікаў, прыцягнуць у рады партызан новыя сілы.

З Гута-Міхалінскага лесу выехалі на конях. Наш шлях ляжаў з поўначы на поўдзень Брэсцкай вобласці. У ноч на 5 лістапада 1942 года падышлі да вёскі Калена, што на самай граніцы з Украінай. Сам родам з гэтых мясцін, я добра ведаў акругу і людзей. Яшчэ на лясной базе мы вырашылі, што спынімся ў мастака Рэпетовіча. Так і зрабілі. Рэпетовіч напісаў нам партыятычныя лозунгі, і той жа ноччу група зноў рушыла ў да-

рогу. Тры чырвоныя палотнішчы з заклікамі несла ў сваёй сумцы Ганна Рудзько.

Да вайны Аня вучыла ў школе дзяцей вёскі Заполле Косаўскага раёна. Ці думала тады, што возьме ў рукі вінтоўку, будзе страліць? У атрадзе яна паказала сябе смелым байцом, наройні з мужчынамі дзяліла ўсе нягоды ляснога жыцця, не раз удзельнічала ў баявых аперацыях. Вось і зараз яна мужна ішла на сутрач небяспечы.

...Цёмнай ліній перакрэсліла засненія лес вузакалейка. Па гэтай дарозе акупанты вывозілі нарабаванае добро. Недалёка ад украінскага горада Любешава ва ўрочышчы Сваротная мы наладзілі засаду. Прасядзелі больш сутак, а поезда ўсё няма і няма. А тут яшчэ па-

прымалі падарункі да каstryчніцкага свята.

Сорак кіламетраў прайшоў «чырвоны поезд». Ля ракі Піна мы падпалі састаў. На сваю базу вярнуліся без страт.

...Калі я цяпер сустракаюся са школьнікамі, маладымі рабочымі і калгаснікамі, з воінамі, яны часта пытаюцца пра далейшы лёс Ганны Мікалаеўны Рудзько. Летам 1944 года яна выйшла замуж за партызана Аляксандра Чарных. Цяпер разам з мужам працуе ў Пятровіцкім аддзяленні сувязі Бабруйскага раёна.

У ЗАСАДЗЕ

У дзяцінстве Тамара Садоўнікава захаплялася лёгкай атлетыкай, потым ста-



Г. Рудзько.



Т. Садоўнікава.

— Аляксандра Іванавіча Самуйліка называюць у нас беларускім Чапаевым. І не толькі за зневажне падабенства з легендарным героям грамадзянскай вайны, а перш за ўсё за надзвычайную адвагу і бясстрашнасць, за талент камандзіра.

Так харатаізујуць былога камандзіра партызанскаага атрада імя Кірава Брэсцкага злучэння эксперыментаводы Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, спыняючыся з групамі наведвальнікаў ля яго партрэта. Сціплы па натуре чалавек, ён не любіць гаварыць пра свае подзвігі. Але заўсёды з непрытоенай радасцю расказвае пра байцоў свайго атрада, пра савецкіх патрыётаў, якія ў жудасных умовах акупацыі бясстрашна змагаліся з фашыстамі.

валіў густы снег. Вогнішча не распаліш, здалёку заўважаць. Намерзліся здорава, асабліва цяжка было Ані, але выгляду яна не паказвала, усё нас падбадзёрвала.

Калі, нарэшце, здалёку паказаўся састаў, малодшы лейтэнант Бяссонаўскі выйшаў на насып і пачаў сігналіць чырвоным флагком. Паравоз збавіў ход, поезд спыніўся якраз побач з партызанамі, што заляглі паабапал дарогі. З вагонаў высыпалі салдаты аховы. Іх сустрэў дружны агонь аўтаматаў. Пяцнаццаць гітлераруцаў засталіся ляжаць на зямлі, астатнія паднялі руки.

Разам са мной і Абакумавым Ганна Рудзько хутка прымачавала да вагонаў чырвоныя палотнішчы з лозунгамі: «Няхай жыве 25-я гадавіна Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі!», «Раздавам фашистскую гадзіну!». Над паравозам узвіўся чырвоны сцяг.

Ля рэверса стаў партызан Юрый Логінаў, ён калісьці працаваў памочнікам машыніста. Так пачаліся легендарныя кіламетры «чырвонага поезда» па тылах ворага. Рэйс працягваўся некалькі гадзін. На паўстанках партызаны спыняліся і раздавалі сялянам мяшкі з зернем. Узнікалі лятучыя мітынгі. Галодныя, змучаныя фашистскай няволяй людзі абдымалі і цалавалі партызан, з удзячнасцю

ла чэмпіёнкай Ленінграда па бегу на каньках. У 1940 годзе выпускніца 1-й узорнай школы паспехова вытрымала ўступныя экзамены і была залічана на радыёфакультэт інстытута сувязі імя У. Бонч-Бруеўіча. Рыхтавалася здаць апошні экзамен за першы курс, калі пачула страшнае слова — вайна. Тамара падала заяву з просьбай накіраваць у дзеючую армію. Узялі радысткай у 267-ы асобны кулямётны батальён. У баях пад Гатчынай яе параніла ў нагу, і дзяўчына трапіла ў палон. З канцлагера ў Іяганесбургу ўцякла разам з групай савецкіх байцоў. Пасля доўгіх начных пераходаў па лясах Германіі і Польшчы некалькім уцекачам пашчасціла дабраца да роднай зямлі. Так апінулася Тамара Садоўнікава ў нашым атрадзе.

Памятаю, як настойліва прасілася яна кожны раз на баявія заданні. Хадзіла разам з мінёрамі на падрыў чыгуначнага палатна, паказала сябе ўмелай разведчыцай, удзельнічала ў нарыхтоўцы прадуктаў харчавання, была актыўнай маствацкай самадзейнасці, праводзіла гутаркі з насељніцтвам, рассказываючы пра сапраўднае становішча на франтах.

Тамара, здавалася, не ведала, што такое страх. Сувязныя паведамлі, што па дарозе Пружаны—Ружаны павінна працісці варожая калона. Разам з групамі партызан з іншых атрадаў мы наладзілі

засаду. Тамару я паставіў другім нумарам ля процітанкавага ружжа. Усе схаваліся ў прыдарожным хмызняку і на ўзлесках.

Неўзабаве на павароце дарогі паказаліся першыя аўтамашыны. Яны шпарка набліжаліся. Па сігналу мы адкрылі ўраганы агонь. Адзін з грузавікоў загарэўся. Гітлераўцы саскоквалі з машын і беглі ў лес, але тут іх наганялі партызанская кулі. Мы памкнуліся праследаваць іх, але нечакана з процілеглага боку дарогі пачуліся кулямётныя чэргі — гэта залёг адзін з фашыстаў. Я кінуў у яго бок гранату, а Тамара хутка перапаўзла па-пластунску дарогу і з нажом кінулася на аглушанага выбухам ворага. Цяпер кулямёт быў наш, і мы павярнулі яго агонь па адступаўшых. Пра гэты поздвіг Тама-

арганізацыі вёскі Сярэдняе Зоя Рудкевіч.

Сельская моладзь пад кіраўніцтвам падпольных раёнага і абласнога камітэтаў ЛКСМБ актыўна змагалася ў родах партызан з ненавісным ворагам. Многія дзяўчата былі нашымі разведчыцамі, надзеінімі сувязнымі. Любую спрашу мы заўсёды маглі даверыць Зое Рудкевіч. Яна добра ведала навакольныя лясы, па глухіх сцежках, мінаючы фашысцкія засады, праводзіла партызанская групы. Разам з вернымі сябровукаўмі збрала і прыносіла ў лясны лагер боепрыпасы, прадукты, медыкаменты, адзенне.

У Пружанах, вёсках Казіброд, Шэні і іншых населеных пунктах здабывала Зоя паперу. А ўначы пры цымнім святле

у Пружанскай раёнай бальніцы, дзе працуе і зараз. Сотні пружанцаў памятаюць яе добрае сэрца і ласкавыя руки, яе душэўны клопат.

Усё гэта памятаем і мы, былыя лясныя байцы: нас у неймаверна складаных умовах ратавала тады зусім яшчэ маладзенькая Таня. У чорныя дні акупацыі па заданню падпольнай антыфашысцкай арганізацыі яна па-ранейшаму працавала ў бальніцы, употай выносіла медыкаменты і інструментарый, перавязачныя матэрыялы, праз сувязных перапраўляла ў партызансскую брыгаду імя Пана-марэнкі.

Гітлераўскія шпікі пранюхалі, што патрыёты маюць «свайго чалавека» ў бальніцы, і пачалі сачыць за медыкамі. Падпольщицы дапамаглі Тані выбрацца з горада, а партызанская праваднікі прывялі ў кіраўскі атрад. Гэта было ў лістападзе сорак трэцяга.

Кволая на выгляд сястрычка, як мы яе ласкава называлі, адразу звярнула на сябе ўвагу сваёй энергічнасцю, спадлівасцю, імкненнем прынесці як мага больш карысці ва ўсім, што б ёй ні даручалі. Баявія дзяянні партызан з карнікамі забіралі жыцці многіх наших таварышаў, дзесяткі байцоў пасля ранення траплялі ў лагеры пад апеку медработнікаў. Пад адкрытым небам або, у лепшым выпадку, у цеснай зямлянцы ратавалі людзей, як маглі, партызанская лекары.

Не толькі кулі касілі тады людзей, але і прастудныя хваробы, і эпідэмічныя. У час успышкі тыфу ўдалося ўберагчы атрад ад распаўсядження заразной хваробы. Дзякую за гэта медыкам — абранілі ад бяды. Таня не ведала тады ні сну, ні адпачынку. Разам з добрахвотнымі памочнікамі наводзіла на тэрыторыі партызанская зоны ўзорны санітарны парадак, вучыла жанчын, як аказваць пацярпелым першую дапамогу, збрала з імі лекавыя травы, сачыла за прыгатаваннем ежы.

Байцы, якіх вярнула ў строй Таццяна Пацяруха, зноў ішлі граміць ненавіснага ворага.

* *

Нароўні з мужчынамі дзяялі нашы маці, жонкі, сёстры ўсе нястачы ваенных гадоў, мужчына ішлі ў бой разам з намі, як маглі згладжвалі неўладкаванасць партызанская жыцця. Напярэдадні 30-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў добрым словам хацелася б успомніць быльх сувязных Вольгу Кузьміччу Несцяровіч, Ганну Данілаўну Юркевіч, Кацярыну Мікалаеўну Бартош, Кацярыну Мікалаеўну Нічыпавіч, удзельніцу разгрому гарнізона ў Адамкаве Эсфір Саламонаўну Хазан, машыністку-наборшчыцу друкарні абласнога антыфашысцкага камітэта Ніну Віктараўну Лапіну, настаўніцу партызанская лясной школы Ганну Рыгораўну Рудую, паварых атрада Аляксандру Антонаўну Барысевіч, Дору Сямёлаўну Чарнагалаву (Лінкоўскую) і многіх іншых славных савецкіх патрыётаў — наших баявых сябровак.

А. САМУЙЛІК,
былы камандзір
партызанская атрада імя Кірава
Брасцкага злучэння



З. Рудкевіч.



Т. Пацяруха.

ры Садоўнікавай пісала наша партызанская газета. Мы ўручылі дзяўчыне аўтамат, і яна не расставалася з ім.

Калі савецкія войскі ачысцілі ад ворага Прыбужжа, Садоўнікова зноў прыйшла з заявай у райваенкамат. З часцякі нашай пераможнай арміі дайшла да Берліна. Змоўклі гарматы, студэнтка вярнулася ў свой інстытут. На грудзях зязялі баявія ўзнагароды Радзімы.

Жыве Тамара Мікалаеўна ў Ленінградзе, зараз яе прозвішча па мужу — Арсеньева.

БЫЛА З НАМИ ЗОЯ

Напярэдадні 1 Мая 1943 года троє смельчакоў узялі чырвоны сцяг на трыванаметрычнай вышыні недалёка ад Пружан. Ён лунаў тут некалькі дзён. Паліцаі баяліся лезці наверх: надпіс ля падножжа вышкі папярэджваў: «Асцярожна — замініравана!» У гэтай смелай аперацыі ўдзельнічала сувязная партызанская атрадаў імя Кірава і імя Чкалава, сакратар падпольнай камсамольскай

лучыны або газоўкі перапісвала зводкі Саўінфармбюро, лістоўкі з заклікам супраціўляцца ворагу, знішчаць фашысцкіх акупантў і здраднікаў-паліцаяў.

Рукапісныя выданні распаўсяджаліся ў Пружанах, Шарашове, Засімавічах, Шэннях, Шакунах, Кацялках. Іх расклейвалі на платах, апускалі ў паштовыя скрыні, непрыкметна падкідалі на рынках у сумкі і на падводы.

Людзі чуйна прыслухоўваліся да слова партыі камуністаў, да слова праўды. Чыталі і перачытвалі весткі з Вялікай зямлі, радаваліся перамогам нашай арміі, папаўнялі рады народных мсціўцаў.

Зоя Рафаілаўна Майсеенка (Рудкевіч) зараз працуе загадчыцай навучальнай часткі Каменскай сярэдняй школы Арцызскага раёна Адэскай вобласці, настаўнікі-камуністы выбрали яе сакратаром пярвічнай партынай арганізацыі.

СЯСТРЫЧКА

Пружаны — горад невялікі, старажылы тут добра ведаюць адзін аднаго. Заўсёды ветліва вітаюцца людзі з Таццянай Еўдакімаўнай Пацярухай. 34 гады назад выпускніца Мазырской школы медыцынскіх сясцёр начала свой працоўны шлях

ЧІ БА — па-в етнамску старэйшая сястра. Ці ба Моніка — так называюць у В'етнаме польскую пісьменніцу і журналістку Моніку Варненску.

Намеснік старшыні Саюза жанчын ДРВ Ле Тхі Суэн у прадмове да падарожнага дзённіка М. Варненскай «Чацвёртая зона», звяртаючыся да савецкага чытача, пісала: «Ці ба Моніка была разам з намі ў самы цяжкі час нашай барацьбы супраць амерыканскіх імперыялістаў і на Поўначы і на Поўдні В'етнама. Разам з нашымі байцамі Моніка была на фронце. У паходах яна дзяліла ўсе цяжкасці вайны нароўні з салдатамі Поўдня і Поўначы...»

Дзяякоучы ўсяму гэтаму яна выдатна разумее в'етнамскіх людзей, яна падзяляе думкі і пачуцці нашага байца, рабочага, селяніна, маці і жонак. Нам яна вельмі дарагая, мы лічым яе роднай сястрой».

Такія слова любви і павагі — зайдросная ўзнагарода і вышэйшае прызнанне.

...З Монікай Варненскай я сустрэлася мінулай восенню ў час паездкі ў Польскую Народную Рэспубліку. Мы сядзелі ў кафэ варшаўскага Дома літаратаў ў ціхім Старым Месце. За акном быў залаты верасень. Мы пілі каву, і я ўважліва слухала сваю субядедніцу:

— Пяць разоў, — рассказала яна, — я ездзіла, а правільней кажучы, лягала ў В'етнам. Чатыры разы ехала на сустрэчу з вайной. Была сведкай таго, як амерыканскія лётчыкі расстрэльвалі з паветра мірных жыхароў, бачыла, як герайчна абараняўся народ Поўначы, як адважна дапамагалі старэйшым дзеци, колькі самаадданасці было ў патрыятычных учынках в'етнамскіх жанчын.

Моніцы Варненскай першай з журналістай сацыялістычных краін удалося прайсці па вызваленых раёнах Поўдня В'етнама і нават пранікнуць у Сайгон, куды наглуха былі зачынены дзвёры не толькі журналістам сацыялістычных краін, але і карэспандэнтам прагрэсіўных заходніх газет. Яна пайшла на рызыкі. Пранікла ў Сайгон, дзе панавалі гвалт і самавольства марыянетачнага рэжыму і дзе ішло шырокое супраціўленне захопнікам. А потым у сваіх артыкулах выкryвала «брудную вайну», злачынствы інтэрвентаў іх сатэлітаў, паказала ўвесь драматызм становішча на Поўдні. Разам з тым кожны яе рэпартаж — гэта расказ пра герайчнікі і барацьбу патрыётаў, пра смелыя аперацыі байцоў Нацыянальнага фронту вызвалення. І ў кожным рэпартажы — непахісная вера ў перамогу справядлівой справы.

— В'етнамскі народ, — гаворыць Моніка Варненска, — змагаўся за сваю незалежнасць і свободу — за самую простую і вялікую праўду, дзеяя якой варта жыць і памерці. Мне, чалавеку, які зведаў кашмар гітле-

раўскай акупацыі, былі блізкі і зразумелыя спадзяванні, воля і рашучасць гэтага народа. І я дала сабе клятву: пакуль б'еца маё сэрца і піша рука, не будзе для мяне больш важнай і неадкладнай справы, чым асвятленне справядлівой барацьбы народа В'етнама — гэтай Іспаніі нашага пакалення...

Гэта слова публіцыста-байца, рэпартажы якога заклікалі сусветную думку ўстаць сцяною на абарону в'етнамскага народа.

Моніка Варненска некалькі разоў наведала Лаос. У выніку з'явіліся яе рэпартажы, якія паказваюць гнусную ролю ЦРУ — амерыканскай разведкі ў распальванні грамадзянскай вайны ў Лаосе. Кніга «Бамбук шуміць уначы» прысвечана мужним народам Лаоса, у ёй пісьменніца выказвае захапленне іх герайзмам і стойкасцю.

А паміж працай пісьменніка і журналіста была вялікая грамадская дзейнасць: даклады на стакольмскіх кангрэсах, на канферэнцыях у Хельсінкі, Ленінградзе, Парыжы, выступленні з цыклам лекцый аб мужним В'етнаме ў гарадах Заходняй Еўропы, прамовы і заклікі ў абарону В'етнама па тэлебачанні ПНР, СССР, ГДР, Швейцарыі. Кандыдат у члены бюро Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын, прэс-аташэ Міжнароднай камісіі па нагляду і контролю ў Індакітаі, Варненска заўсёды на пярэднім краі барацьбы за мір, за перамогу гуманітарных ідэй. Міжнародная арганізацыя журналістаў у 1969 годзе прысудзіла Моніцы Варненскай «Гран Пры». Пісьменніца ўдастоена ганаровага звання «Заслужаны дзеяч культуры ПНР». Сярод іншых яе ўзнагарод — «Залаты медаль Яна Красніцкага» і Ленінскі юбілейны медаль.

Савецкі чытак палюбіў кнігі Монікі Варненскай «Хлопцы з горада Лодзі», «Шукаю Балтазара Куяўскага», яе кнігі аб В'етнаме «Мост на рацэ Бенхай», «Трывога на рысавых паллях», «Вайна ў джунглях», «Чацвёртая зона». Нядзяўна ў выдавецтве «Прогресс» выйшла новая работа М. Варненскай «Рэпартаж з Сайгоном» — значная з'ява ў сучаснай публіцыстыцы.

...Мая субядедніца не мае шмат часу — заўтра пачынаецца яе новая творчая камандзіроўка.

— Я рада, — гаворыць яна, — што зраблю цікавае падарожжа па Краіне Саветаў: Москва — Ленінград — Казань — Новасібірск — Іркуцк — Брацк — Хабараўск — Находка... Я не ўпершыню еду ў Савецкі Саюз, але заўсёды з вялікай радасцю.

З прыемнасцю ўспамінае Моніка Варненска і дні свайго знаходжання ў Беларусі, у час зборання матэрыялаў для кнігі пра Адама Міцкевіча. На памяць яна дарыць нашым чытакам свой здымак.

А. ШЫЛАВА



Моніка Варненска з лаоскімі сябрамі.

Прапануем нашым чытакам урывак з кнігі М. Варненскай «Рэпартаж з Сайгоном» ў перакладзе А. Шылавай.

...Такім чынам, я зноў у Сайгоне.
«Эгэ! Значыць, ты пабывала ўжо ў гэтым горадзе?!» — могуць спытаць мяне чытаки.

Як вам сказаць, сябры? І тан і не!..
Я памятаю цёмную, бяззорную ноч у самы разгар сезона тропічных дажджоў. Толькі што ўціхамірыліся бурныя пары мусону. Дажджы размылі дарогі. Джунглі напоінліся вострымі пахамі сырой зеляніны і гнілога лісця. Начныя птушкі вялі паміж сабой звонкія бясконцы размовы... Як толькі прыпыніўся даждж, цынады пачалі свой праэрэзлівы кантакт. З цемры даносілася далёкая артылерыйская кананада. Час ад часу ў гэтых глухіх гул урываліся разрывы авіяцыйных бомбаў...

Мы адзін за адным ішлі па сцежках, якія зігзагамі перасякаюць непраходныя джунглі. Упраўля пераbralіся цераз бурныя патоні. Ныралі ў змрочныя тунелі, высечаныя ў непралазных зарасніках нейкага невядомага мне хмызняку. Спускаліся ў лабірінты равоў, сковішчай і хадоў зносін, гадзінамі плетучыся або прабіраючыся паўсюдом па зямлі. Ян доўга мы пераадольвалі гэтыя цяжкія шляхі, я пакуль што не маю права гаварыць — ваянная тайна. Прыгадаю толькі, што ў сваёй кнізе «Вайна ў джунглях»¹ я піса-ла тан:

«Гэта нача здаецца мне больш цёмнай, чым усе папярэднія. Нават лепей, што хмари так шчыльна заваланлі неба і ўесь час імкніць наданучлівы дождик. Мы ідзём у апраметнай цемры, захоўваючы максімальную цішыню, толькі зредку, ды і то ў крайніх выпадках, пераговорваемся здаўленым шэлтам. У тыхіх выпадках, яи зараз, нельга выдаваць свайг прысутніці: мы праходзім пад самым носам у ворага.

Марш. Кароткі прывал. Марш. Кароткі прывал. Сілуэты людзей, расплывістыя, як вячэрнія цені, імгненна знікаюць у змрону. Хоанг злёгну да кранаеца да майго пляча і моўкі падае мне знак. Мы выдатна разумеем адзін аднага без слоў. Я ўгадваю імгненне, калі трэба спыніцца і перачанаць некалькі мінут, калі неабходна прыпасці да зямлі і затаць дыханне. Вочы прывыкні да цемры: я здрозніваю дрэвы, кусты, нейкія налматыя расліны з велізарнымі лістамі. Пад ногамі то цвёрды грунт, то грязь. Няўжо мы са-

¹ На рускай мове выпушчана ў 1970 годзе выдавецтвам «Наука».

МОНІКА-СТАРЭЙШАЯ

прауды ідзём у напрамку да вялікага горада?..

Цымны водбліск святла. З маленнем гляджу на таварышаў. Вачамі і ледзь улоўным шэптом прашу: «Бліжэй, яшчэ бліжэй!...»

Неба, якое зноў паказалася над нашымі галовамі, быццам пабялела, а ноч ужо не здаецца такой чарнільна-змрочнай. Лёгка здагадацца, што гэта водсвет агнёў вялікага горада, якія аддалі начную цемру. Перад намі — Сайгон!»

* *

Цяпер Сайгон — навокал. Я ў горадзе.

Вуліцы. Шум, гаворка. Клаксоны. Неонавыя шыльды, рэклама, плакаты. З найбліжшага рэстарана далятэ востры пах в'етнамскіх прыпраў. Хтосьці нечакана штурхаве мяне лонцем і абыякава гаворыць па-англійску:

I am sorry!

Амерыканскі афіцэр. Насустрач ідуць двое маладых в'етнамцаў у плямістай чорна-зялёнай форме. Гэта салдаты ма-рыянетачнай сайгонскай арміі. Не, раней мне не даводзілася бачыць іх так блізка. Калі б тады я сутынулася з імі твар у твар, хто ведае, ці давялося б мне зноў апініцца ў гэтым горадзе! Прауда, я бачыла такіх здалёку — на мосце Хенлуонг, які злучае берагі ракі Бенхай. Было гэта ўвесну 1962 года, яшчэ да пачатку подлай амерыканскай эскалациі, гэта зна-чыць у мірны час. Потым зноў — у 1965 годзе, калі ўжо на паўночным беразе ракі рвалаіся амерыканскія бомбы і ДРВ падверглася нападу амерыканскай ваеншчыны.

Атэль «Каціна», атэль «Кантыненталь». Адкуль мне знаёмы гэтыя назвы? А, успоміна: раман Грэма Грына «Ціхі амерыканец!».

Вось ён ляжыць перада мною, план горада з назвамі вуліц. Дарэчы сказаць, гэта першая мая пакупка, за яную я толькі што заплацила старому кіяску мясцовай валютай. Хаваю ў партманет блакітнаватыя і чырвоныя паўднёвав'етнамскія пістолі і вяртаюся да плана Сайгона. Рознакаляровыя геаметрычныя плямы азначаюць раёны. Блакітныя нітачкі — адгалінаванні і рукавы ракі Сайгон, якія глыбока ўрэзваеца ў горад. Зялённыя абрысы — паркі і скверы. Паралельныя палоскі — вуліцы, назвы якіх (хоць далёка не ўсіх) я ведаю з расказаў в'етнамскіх таварышаў, з паведамленняў друку і радыё, па кнігах.

І вось я хаджу па гэтых вуліцах сярод белага дня, адкрыта, але ўсё яшчэ ўнейкім ашаламленні. Мне адкуль што цяжка паверыць у рэчаіснасць, якую можна ахарктыраваць так: «чырвоная сука» (тан называлі мяне ў Заходній Германіі), «агент Масквы» (этту мянушку далі мне амерыканскія цемрашалы), «польскі В'етконг» (тан жартам правілі мяне в'етнамскія сябры) знаходзіцца ў Сайгоне! У самым цэнтры сталіцы Паўднёвага В'етнама. Пад носам у ворага!

Стоп! Усё гэта вельмі добра, але якай задача стаіць перада мною ў сувязі з тым, што я пранікла сюды? Далейшае назіранне за в'етнамскай трагедыяй? Паслядоўная лінія падтрымкі плюром герайчнага народа ў яго баракьбе супраць амерыканскай агрэсіі?

Так, іменна гэта! У Сайгоне знаходзіцца больш як трыста акредытованых пры наўніце Txie-Ki прадстаўнікоў капитальнай прэсы. І мне міжволі ўспамінаеца Ханой. Там, убачыўшы еўрапейца, дзеци радасна і ўсіхвалівана кричаць: «Лъенса!», што азначае «рускі, савецкі», бо яны любяць прадстаўнікоў «Краіны Леніна» і ведаюць, што адтуль заўсёды ідзе самая вялікая дапамога. Тут жа, у Паўднёвым В'етнаме, мяне ніводнага журналіста з сацыялістычных краін. Больш таго, мяне ніводнага пастаяннага або хоць бы часова накіраванага сюды карэспандэнта якой-небудзь прагрэсіўнай заходній газеты! Для іх — і для нас тым больш — уезд сюды зачынены наглуха.

Прабачце!

СЯСТРА

ЯБЛЫНЕВЫ ШЭПТ

Дрэвам гэтым столькі год, колькі жыве Яўгення адна, без мужа. Сад яны за-кладвалі разам той самай восенню, калі пажаніліся. Быццам зараз бачыць Яўгення, як яе Раман лёгка ўзмахвае рыдлёў-кай, як растуць побач з ямкамі горкі зямлі. А вунь праз ту ю яблыню з кры-вым ствалом яны паспрачаліся.

— Ты павярні яе крывым бокам на поўнач, — настойваў Раман.

— Няхай разам з усім на сонца гля-дзіць, — усміхалася Яўгення.

І пасадзіла яблынку па-свойму.

Вясной, калі малады сад пусціў першыя парасткі і трапяталі на майскім ветры пышчотныя лісточки, Жэні не адыха-дзіла ад дрэўцаў, дзівілася, як дружна яны пайшлі ў рост. За садам найбольш сачыла сама: чакала першынца, прыба-вілася свободнага часу. Раман неяк па-астыў да саду. Усё часцей заводзіў раз-мовы, што абрыйда яму жыць на сяле, во ў горадзе — дык там гроши самі ў рукі пльвиць, а працу ю людзі ад зван-ка да званка, не тое, што мы, калгасні-кі. Усё больш абыякавым рабіўся не толькі да саду, але і да работы, да сям'і. Калі нарадзілася дачка, пацалаваў яе ў лобік, абняў жонку і падаўся ў Данбас шукаць вялікіх заробкаў. У Ясінаўцы па-дзівілася яго ўцёку: задурый яму галаву доўгі рубель, ад жонкі і ад дзіцяці не адракаеца, аднак і назад не едзе.

Дасылаў Раман гроши, пісъмы пісаў, але да сябе не запрашаў: маўляў, жыць з сям'ёю мяне дзе. Ды і не магла Яўгення кінуць дом і бацькоў, якім патрэбна была яе дапамога. Спадзівалася, што вернецца Раман. Пісала мужу пра зме-ны, якія адбыліся ў калгасе, пра тое, што з'явілася шмат рознай тэхнікі, людзі ста-лі добра зарабляць, мог бы і Раман за-раз знайсці сабе добрую працу...

Аднойчы паабяцаў муж, што хутка прыедзе. Захвалявалася Яўгення, напісала, што і яна не збіраеца сядзець склаўшы рукі. Пойдзе на ферму даяр-кай... «Не смей! — адказаў ён. — Мне па-трэбна гаспадыня ў хаце, а сям'ю ўтрым-ліваць я сам здолею, калі, вядома, за-хачу».

Паласнулі па сэрцы слова: «калі, вядома, захачу!» Убачыла за імі тое, чаго не хацела бачыць: здраду. Цяжка было расставацца са сваім каханнем у дваццаць два гады. Але ж пайсці ў рабыні... «Ды яна скроў зямлю правалілася б, а годнасць сваю зберагла», — гаварыў по-тym Ілья Мельнікаў, рэкамендуючы Яў-генню Нічыпарук у партыю.

Пайшла Яўгення працаўца на ферму. Хіба ў яе маладыя гады сядзець дома склаўшы рукі? І сама была з людзьмі, і за дачку не турбавалася — маці да-гледзіць, усе побач, адзін пра аднаго дбаюць.

Раман ад выпадку да выпадку дасылаў лісты, а потым і зусім замоўкі, ні слыху, ні дыху. Даходзілі чуткі, што жыў-здароў, аднак шукаць яго Яўгення не стала, гор-дасць не дазволіла.

Міктым жыццё складвалася нялёгка. Не было і на ферме асаблівай радасці: каровы што козы, дзе тут думаць пра

высокія надоі. Але на другі год замянілі Яўгенніну группу пародзістай жывёлай. Ды які: ужо ад першацёлак яна надаіла больш як па тры тысячы літрай. І пай-шло вяліке малако. Бачылі людзі, што, якімі б ні былі добрымі каровы, але без стараных рук Яўгенні Нічыпарук не да-лі б яны столькі.

Не лічылася з лішнім турботамі, не дзяліла працу на «сваю» і «чужую», не баялася перастарацца. Бывала, возчыкі не паспелоў своечасова прывезці салому ці вывезці гной — Яўгення запрагае каня і за работу. Крыкне ёй сяброўка Марыя Гаўрылюк:

— Ой, і ў мяне мяне чаго каровам падсцілаць...

— І табе падвязу...

Заўсёды выручыць, але ж і пасварыцца, калі напаткае непарарадак. Нават Марыю ўшчуvalа аднойчы, калі ўбачыла, што тая дрэнна памыла электрадаёнку. Сяброўка не пакрыўдзілася: «Ну чаго ты, зараз памыю». Прынесла гарачай вады і давай наводзіць бляск.

Спярша Яўгення Нічыпарук выйшла на чатырохтысачны рубеж, а ў 1973 годзе сягнула яшчэ далей — пераадолела пяцьтысачны. Высокая ўзнагарода — ордэн Леніна — вянчае яе працу. За новыя по-спехі прыбавіўся да яго ордэн Працоўна-га Чырвонага Сцяга. Яго ўручэнне супала з дваццацідзвухгадовай працай Яўгення Нічыпарук у жывёлагадоўлі.

І быў яшчэ дзень, які здаваўся жыццёвай ўзнагародай. Той дзень, калі дачка Ніна таксама прыйшла на ферму. Па той жа матчынай сцяжынцы. У тым жа ўзросце, што і маці. Вось толькі праца-ваць ёй зараз куды лягчэй. Не таму, што побач маці — добры памочнік, вялікі майстар сваёй справы. Непазнавальна змяніліся ўмовы працы.

Маці з дачкою ідуць у першай шарэн-зе лепшых працаўнікоў калгаса. У юбі-лейным ленінскім годзе ім абедзвюм былі ўручаны медалі «За працоўную до-блесць».

...У свабодную хвіліну любіць Яўгення Піліпаўна пасядзець у садку, калі сваіх яблынь, а часцей за ўсё — калі той, крыху скрыўленай. Састарылася дрэва, раяць суседзі выкапаць яго ды новае пасадзіць. А яна і слухаць не хоча, бо амаль ўсё яе жыццё прайшло ў яблыні на відаво-ку. Гледзячы на яе, пытаемца сама сябе Яўгення Піліпаўна: ці добра зрабіла, што выгадавала дачку без бацькі, што не рынулася следам за мужам шукаць жано-чага шчасця? Пастаіць перед яблынкай у ціхім роздуме, прыслухаеца да яе шэпту, і здаецца, нібыта старая сяброўка сучышае, просіць не шкадаваць аб міну-лым і не лічыць сябе абдзеленай, бо цвёрда на зямлі стаіць толькі той, хто не згінае сваю волю, не гоніца за лёгкім хлебам.

Прыціснечца жанчына шчакой да маў-клавай сваёй сяброўкі і ўздзячна пагла-дзіць яблынку па сагнутаму ствалу...

Іван БАРКОЎ

Калгас «Расія»,
Камянецкі раён






I. Давідовіч. «Шчаслівай дарогі, чалавек!»



А. Анікейчын. «Таццяна».




M. Залозны. «9 мая. Удовы».

МІНСК, ПАЛАЦ МАСТАЦТВАЎ...

П. Дурчын. «Святлана Каршанова, камсорт нафтаперапрацоўчай станцыі «Міхалкі».



У Мінскім Палацы мастацтваў у лютым экспанавалася рэспубліканская выстаўка жывапісу, скульптуры і графікі. Сярод шматлікіх твораў на выстаўцы былі прадстаўлены палотны, прысвечаныя жыццю беларускай жанчыны. З некаторымі з іх мы і знаёмім сваіх чытачоў.




М. Данцыг. «Мінск. Плошча Перамогі».

Л. Гумілеўскі. «Крылатая».



Р. Кудрэвіч. «Беларуская антонаўка».



Ці з дому ідучы, ці вяртаючыся дадому, бачу я штодня людзей з хлебам. Хто нясе яго ў кашолцы, хто ў плеценай сечачы, разам з морквай, бульбай і іншай агароднінай, трапляюца некаторыя, што нясуць свой надзённы, абы-як загарнуўши ў газету, і такія, што прыціскаюць яго рукою да грудзей, у якіх робіць свою цяжкую работу сэрца,— быццам вечна новую, поўную неўміручай свежасці книгу жыцця, якую людзі не стамляюцца чытаць, зноў і зноў перагортваючы яе старонкі, акропленыя слязымі і крывёю.

Ніна Дэмітрыеўна скардзілася на сэрца. Не то заходзілася яно ў яе, не то замірала. Здаралася гэта раптоўна, без якіх-небудзь бачных падстаў, і супрацоўніцы бібліятэкі, у якой Ніна Дэмітрыеўна працавала, маглі бачыць, як яна хапалася рукою за стэлаж і тулялася лбом

да кніжак або падала ў крэсла, бледная, з шырока расплющчанымі, не спалоханымі, а нібы здзіўленымі вачамі, і так сядзела нейкі час, прыслухоўваючыся да тае таямнічай, незразумелай і грознай катастрофы, якая адбывалася ў ёй і кожны раз магла стаць апошніяй. Нарэшце яна ўзыходзала з палёгкай — стомленае сэрца, быццам радуючыся, што не спынілася, пачынала паскорана біцца, горача гнала кроў, знямелья руکі адыхаўші, збліжалася твар ружавеў.

Ніна Дэмітрыеўна падымалася, папраўляла прычоску і зноў хадзіла паміж стэлажоў, адшуквала патрэбныя кніжкі і падносила іх да стала выдачы, дзе незадаволеная дзесяцікласнікі і студэнты ціха абураўліся затрымкаю і скардзіліся на непарарадкі ў бібліятэцы.

Загадчыца Калерыйя Іванаўна, сухая і суровая асoba ў старамодных акулярах, узрост якой нельга было вызначыць, па-

ужо дзевяцінаццаць гадоў, яна вучылася ў педагогічным інстытуце, але марыла стаць артысткаю і захаплялася спортом...

Яны любілі адна адну, і цяжка сказаць, хто каго больш. Для Ніны Дэмітрыеўны не існавала на свеце нікога, апрача Лёлі. Дачка была ўсё для гэтай ціхай, ужо немаладой, але яшчэ прыгожай жанчыны. Яна страціла мужа ў першыя тыдні вайны. Паведамленне прыйшло зімой у далёкі калгас за Краснайскам, дзе яна апынулася з двухгадоваю Лёллю. Ніна Дэмітрыеўна адкідала снег ад парога, няўмела махаючи вялізной драўлянай лапатай, калі падышла Анікеўна, старшыня калгаса, магутная кабета з жалезні рукамі і вечна па-дзявоочы сарнілівым тварам. Анікеўна ўжо страціла на вайне мужа і двух сыноў, цяпер яна распячатвала ўсе салдацкія пісьмы, што прыходзілі ў калгас, беручы на сябе ўсё гора і ўсе слёзы маладых і нема-

МАТЧЫН ХЛЕБ

Леанід ПЕРВАМАЙСКІ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

дабраўшы тонкія сіняватыя губы, часта гаварыла Ніне Дэмітрыеўне, вымаўляючы слова так, нібы забівала дробныя цвічкі ў сцяну:

— Вам трэба лячыцца, Ніна Дэмітрыеўна. Чаму б вам не падаць у мясцком заяву, каб далі пущёўку на курорт? Абавязак мясцкома дапамагаць членам прафсаюза...

Ніна Дэмітрыеўна спалохана пазірала на загадчыцу прыгожымі і яшчэ зусім маладымі карымі вачамі.

— Дык я ж здаровая, Калерыйя Іванаўна... Ды апрача таго, гэта такія турботы, трэба ісці да дактароў, бог ведае, што яны скажуць. А Лёллю... На каго я пакіну Лёллю?

Лёлі, дачцэ Ніны Дэмітрыеўны, было

ладых, мясцовых і эвакуіраваных салдатак.

— Дай хіба мне лапату, Дэмітрыеўна,— сказала Анікеўна.— Не для тваих рук гэтая работа... Перацярпі. Вайна скончыцца, будзеш у нас бібліятэкаркай... Па душы ты мне, я для цябе бібліятэку расстараўся на ўесь раён!

— Ой, што вы, — як заўсёды, спалохалася Ніна Дэмітрыеўна,— я ж кіеўская... Косця вернеца з вайны...

Косцем звалі мужа.

— Не вернеца твой Косця,— кінула лапату ў снег Анікеўна і загаласіла, абдымуючы двацціпяцігадовую ўдаву, як дзіця малое,— не паднімецца ён на белыя ножкі, падкасіла яго смерць у полі чистым, нібы кветачку тую вясновую, нібы колас той сярод лецейка...

Тое галашэнне, што не прыкідвалася песняю, а сапраўды было тысячагадовай пазіцій жаночага гора, выратавала маладую жанчыну. Яна моўчкі плакала ў абдымках Анікеўны, а потым яны ўдзвюх сядзелі ў яе святліцы і Анікеўна чытала ёй салдацкія пісьмы да жонак, скупыя, суроўыя, перапоўненыя гаспадарчымі парадамі і прывітаннямі родні,— а яшчэ паклонамі ад высокага неба да сырой зямлі і абяцаннямі аваўязкова разбіць немца. Анікеўна вяла калгас, трymала ў руках нявестак і не спускала вачэй з унукаў — мела іх пяцёра хлопчыкаў і дзяўчатаў. Яна лаяла ўсякімі словамі жанчын у кароўніку і на полі, разам з імі галасіла над бязлітаснымі пісьмамі з фронту, разам з імі гнала і піла самагонку, усе любілі яе, яна засталася ў памяці Ніны Дэмітрыеўны прыкладам дзейснай любві і самаадданай вернасці.

Адпраўляючы бібліятэкарку ў Кіеў, Анікеўна дала ёй на дарогу кружок марожанага малака і буханку падобнага на чорную зямлю хлеба.

— Не забывай майго надзённага, як будзеш соладка есці,— абняла яе на развітанне і пайшла ад цягніка — у яе быў не толькі гэты клопат.

Вайна яшчэ не скончылася, калі Ніна Дэмітрыеўна з малою Лёллю вярнулася



ў Кіеў. Іхні дом па Прарэзной згарэў, ёй далі дванаццаціметровы пакойчык у канцы вуліцы Дарвіна. Яна зноў працавала ў халодным кнігасховішчы вялікай бібліятэкі, разбірала, запісвала і расстаўляла па стэлажах кнігі. Хадзіць з работы дадому трэба было праз Крыты рынак, пад гару. Кожны дзень гэта было цяжкай справаю, але дома яе чакала пакінутая на суседку Лёля, яна спяшалася не памятаючи сябе, і тут, на крутой гары, упершыню спынілася, адчуўши, як паплыў у яе з-пад ног брук. Але ж нельга было спыняцца, у руках у яе была сетачка, а ў той сетачцы старанна загорнуты пайковы хлеб. Надзённы,— цяпер яна інакш не называла яго,— надзённы хлеб для сябе і для Лёлі. Як радавалася Лёля таму хлебу, сустракаючи яе на парозе пакоя, малюсенькая істотка на тоненькіх доўгіх ножках. Варта было толькі глянуць на яе, і ў думках усплываў Косця, юнак, які так нядоўга быў яе мужам.

...Купіўши Лёлі першую салодкую булачку, Ніна Дэмітрыеўна ўспомніла Анікееўну і напісала ёй пісьмо. Адказ прыйшоў праз некалькі месяцаў. Пісала Анікееўна вялікім круглымі літарамі на лістку паперы ў клетачку, складзеным трохкунтікам, як у час вайны,— ці то па прывычы, ці то таму, што канвертаў яшчэ ў іх там за Краснаярскам не было. Пісьмо было як ад маці: «Калі стрэнеш сваё шчасце, нікому не аддавай,— пісала Анікееўна,— а так ні з кім свой лёс не звяззвай, лепей жыць удавою, чым за чортам».

Усплыў у памяці зімовы дзень, гурбы снегу каля парога, сама яна ў чужым кажусе і валёнках, з пісьмом у руках, і галашэнне Анікееўны: «Падкасіла яго смерць у полі чыстым, нібы колас той сярод лецейка, адвеяла душу ад белага цела, быццам зернетка ад мякіны...»

Хадзіла з супрацоўнікамі разбіраць цэглу на Крашчаціку, вадзіла Лёлю ў лялечны тэатр, чытала ёй вечарамі пра Чырвоную Шапачку і казу-дзеразу, ні аб чым і ні аб кім не думала, і ўся вуліца Дарвіна дзівілася, як гэта такая маладая і прыгожая, такая міная і вясёлая жанчына жыве адна, нібы манашка, б'еца дзеля хлеба надзённага для свайго дзіцяці, калі так проста знайсці сабе пару або адбіць у каго-небудзь мужа і жыць, як за каменнай сцяною. Не апамяталася, як Лёля пайшла ў школу, азірнуцца не паспела, як дзяўчынка стала падлеткам. Не прыкмеціла, як стома падпазла да сэрца, як усё часцей то заходзілася яно, то замірала. Усю сябе аддавала Лёлі, усю сваю нерастречаную любоў, усю пляшчоту вернай і адданай душы...

Адзін толькі раз за ўсе гэтыя доўгія гады,— Лёля тады яшчэ вучылася ў школе,— сэрца яе нясмела хінулася, замітусілася неспакойна, як стрэлка ў компасе ў час магнітнай буры, а потым выраўнялася і зноў пачало паказваць у адзін бок— на Лёлю.

Сяргей Паўлавіч Клачко, біёлаг, пісаў доктарскую дысертацыю. Падмяняючы супрацоўніцу чытальнай залы, маладую, прыгожую Зою Семірэнку, якая захварэла на запаленне лёгкіх, Ніна Дэмітрыеўна адразу звярнула ўвагу на высокага, стройнага і, калі б не сівізна на скронях, яшчэ зусім маладога вучонага. Нібы штосьці ўдарыла яе ў грудзі, так быў падобны ён на Косцю... Асабліва, калі заплюшчыць вочы і слухаць яго нізкі, крыху хрыплаваты голос, можна падумаць, што не было ні калгаса за Краснаярскам, ні Анікееўны, ні доўгіх гадоў

адзіноты ў дванаццаціметровым пакоі на вуліцы Дарвіна, што ўесь гэты час побач з ёю быў сумленны і добразычлівы чалавек, які патроху сталеў, потым пачаў сівец, але ад гэтага зрабіўся яшчэ больш блізкім, яшчэ больш родным, бо нічога так не збліжае людзей, як гады сумеснай працы, сумеснай радасці і сумеснага гора ў барацьбе за надзённы хлеб. Дзіўная рэч— гледзячы на яго і чакаючи, што ён загаворыць да яе, яна ўесь час думала пра Косцю, які не паспей ні пасівець, ні стаць Канстанцінам Пятровічам, бо зусім маладым скасіла яго смерць у чыстым полі, нібы каласок пшаніцы...

Сяргей Паўлавіч ніколі не гаварыў з ёю. Адзін раз толькі спытаў яе імя і імя па бацьку, але яна зразумела, што яе прысутнасць хвалюе яго. Паміж імі ўжо існавала таямнічая сувязь, нябачныя ніці якой мачнелі з кожным днём. Дзіўная рэч, ужо ўся бібліятэка са спачуваннем сачыла за развіццём іх адносін, хоць яшчэ і адносін ніякіх не было, былі толькі трывожныя, патаемныя думкі Ніны Дэмітрыеўны, якімі яна ні з кім не дзялялася, і маўклівае хваляванне Сяргея Паўлавіча, невядомым чынам адгаданае ці адчутае бібліятэкай. Сяргей Паўлавіч працаваў у бібліятэцы вечарамі і сядзеў звычайна да закрыцця чытальнай залы. Прыходзячы, ён здалёк кляніўся Ніне Дэмітрыеўне і садзіўся на сваё пастаяннае месца з правага боку за перадапошнім столом каля праходу. Там ужо ляжалі кніжкі, заказаныя мінулым вечарам. Ён схіляўся над імі, павольна перагортваў старонкі, рабіў выпіскі, часам выходзіў пакурыць і роўна за дзесіць хвілін да закрыцця залы вачамі адшукваў Ніну Дэмітрыеўну, каб аддаць ёй заказ на здзінту. Яна ўжо чакала гэтага позірку і падыхаўся да Сяргея Паўлавіча няўпэўненай павольнай хадою, быццам перамагаючи супраціўленне, як той плывец, што пераадольвае супрэчную хвалю. Толькі гэтае супраціўленне, гэтае хвала, якую ёй прыходзілася пераадольваць, былі ў ёй самой, яна жахалася не того, што яе ўладна вабіць да Сяргея Паўлавіча, не,— у гэтым было даўно забытася маладое пачуццё шчасця,— яе палохала тое, што яна думae пра яго, як пра Косцю, а Косця даўно ўжо сатлеў у чыстым полі...

Задоўга да закрыцця чытальнай залы, не заказаўши кніжак на здзінту, Сяргей Паўлавіч падняўся і выйшаў. Ніна Дэмітрыеўна падумала, што ён выйшаў пакурыць. Кніжкі былі акуратна складзены і падсунуты да лямпы. Яна не могла даць рады сваім думкам, неспадзянай трывозе, што ахапіла яе і загайдала, нібы трэску на хвалях. Сяргей Паўлавіч не вяртаўся. Пайшоў. Не паклікаў вачамі, не кінуў на развітанне сівой хлапечай галавою. Што здарылася?

Ніна Дэмітрыеўна ўзяла ў раздзявалцы сваю сетачку, у якой ляжалі хлеб і гародніна для здзінту. Баршча. У халаднаватым вялікім вестыбулю было пуста. Вуліца дыхнула ёй у твар цёплым паветрам. Каля даўно ўжо цёмнага газетнага кіёска стаяў Сяргей Паўлавіч. Яна не здзівілася і не спалохалася, толькі сэрца пачало раптам спяшацца, нібы кінулася яму насустрач, а потым спатыкнулася, зайшлося павольным і доўгім болем... Сяргей Паўлавіч схапіў яе за плечы. Яна расплюшчыла вочы, правяла далонню па лбе. Потым яны моўчкі ішлі міма таполяў вячэрняга бульвара, лісце аб чымсьці шаптала пад ветрам, і яна

вымушана была адпачываць на кожнай лаўцы. Ён няўмела ніс сетачку з агароднінай і хлебам у левай руцэ, а правай падтрымліваў яе за плечы, і ўесь час маўчаў. Яны доўга чакалі таксі на прыпынку ля Крытага рынку. Наперадзе ў іх стаялі маладыя сарамлівія лётчыкі з даўганогімі гаварлівымі дзяўчатамі з моднымі прычоскамі «конскі хвост».

— Я зайду пеша,— уздыхнула Ніна Дэмітрыеўна,— гэта са мною часта бывае...

Каля дома на вуліцы Дарвіна, развітваючыся з ёю, Сяргей Паўлавіч сказаў:

— Вам трэба адпачыць.

Гэта яна і сама ведала.

— Я хацеў вам нешта сказаць...

Яна спалохана хуценька сунула кончыкі пальцаў у яго вялікую мужчынскую руку, падхапіла сваю сетачку і ўвайшла ў пад'езд.

— Заўтра...— прашапацеў яго голас, калі яна зачыняла за сабою цяжкія дзвёры.

А можа, гэта ёй здалося.

Ноччу Лёля выклікала хуткую дапамогу. Ускудлачаная тоўстая доктарка ў маленькай беленькай шапачцы на вялікай галаве, хапаючыся рукою за грудзі і разяўляючы рот, нібы рыба на беразе, уціснулася ў іх маленькі пакой і так запоўніла яго сваім вялізным целам, што двум студэнтам-практыкантам з кіслародным апаратам і чамаданчикам з медыкаментамі не хапіла ў ім месца. Яны шэптали размаўлялі з суседкамі ў калідоры.

— Ляжаць, ляжаць і ляжаць,— паляпваючы Ніну Дэмітрыеўну па голым плецу, шпарка сыпала абыякавыя слова доктарка,— ляжаць дзесяць дзён, два тыдні, як мінімум, і толькі тады вы будзеце практична здаровая, галубка.

Яна ўпрыснула Ніне Дэмітрыеўне кардыязол з атрапінам, два кубікі, дала падыхаць кіслародам і, развітаўшыся, панесла з пакоя сваё вялікае астматычнае цела. Завязкі белага халата не сыходзіліся ў доктаркі на спіне.

Лёля стаяла ўесь час з перапалохнымі вачамі, і толькі калі студэнты вынеслі кіслародны апарат і чамадан з медыкаментамі, схілілася над маці.

— Табе ж нічога, мамачка? Праўда, нічога? Ты ж не паміраеш? — зусім падзеяць шаптала яна, заміраючы ад страху.— Заўтра ты не пойдзеш на работу, заўтра мы выклікам доктара з паліклінікі, ён выпіша табе бюлетэн...

Заўтра яна не пойдзе на работу. Заўтра яна будзе ляжаць у ложку, паклаўши руки зверху кўдры і прыслухоўваючыся да свайго сэрца. Лёля пабяжыць у школу і, вяртаючыся з урокаў, сама прыніс хлеб,— гародніна ёсць, суседка купіць дзвесце грамаў мяса на Крытага рынку і згатуе абед. Заўтра яна будзе адпачываць, і паслязаўтра, і дзесяць дзён запар... Але ж ён таксама сказаў «заўтра». Заўтра ўвечары яна збіраецца з ім сустрэцца, заўтра яна ўсё пачне, заўтра яе чакае шчасце. Лёля схіляецца над маці. Ніна Дэмітрыеўна бязгучна варушыць губамі, слоў нельга разабраць, вочы заплюшчаны, дыханне становіцца роўным, яна засынае, нібы правальваеца ў цёмную крыніцу, і адразу ж расплюшчвае вочы. Сіняватае неба ў квадраце прамытага чыстага акна. Лёля спіць, згарнуўшыся ў клубочак у старым крэсле. Што гэта было? Ён быў тут, каля яе, жывы, малады Косця, ён стаяў каля Лёлі, лёгка паклаўши руку на плячо дачкі, і пазіраў разумнымі, крыху сумнымі

вачамі, быццам асуджаочы яе за тое, што яна асмелілася шукаць яго юную красу ў пасівелайсталасі другога... Не, ён не асуджаў, яму было балюча і боязьна за вось гэтую дзяўчынку, што зусім яшчэ малая — недарослая, што адзетая спіць у крэсле, напалоханая неспадзяванай хваробай маці, яе пацямнелымі вачамі, рукамі, што бяссільна ляжаць зверху коўдры, нястомныя, пышчотныя, мудрыя рукі маці, якія прыносяць ёй хлеб. Косця стаяў моўчкі, потым нечакана ўсміхнуўся і сказаў: мне пара ўжо на лекцыі, ты ж глядзі, Ніна, не кідай дзіця адно...

Яна прачнулася ад удара ў сэрца. У сіняватым небе за акном праплыла, як успамін, маленькая, амаль празрыстая хмарка і растала, нібы патанула ў светлай бездзені.

Нічога ёй не трэба. Дактары? Адпачынак? Глупства. Сэрца вытрымае. Трэба ісці ў бібліятэку, рыхтаваць кніжкі, раскладваць іх па сталах і чакаць вечара,— яна не зможа жыць далей, не пачуўшы тых слоў, якія хоча ёй сказаць Сяргей Паўлавіч... Ніна Дэмітрыеўна павольна адзелася, прыгатавала снеданне і пабудзіла Лёлю. У дзяўчынкі зазялі вочы: маці ходзіць, яе нястомныя рукі не ляжаць бяссільна, а звыкла і ўмела нарашаюць хлеб і намазваюць яго жаўтаватым слоем масла, як штодня, як многа дзён і гадоў кожную раніцу... Яны ўздзвіху выйшлі з дому...

Дзень быў доўгі. Увечары Ніна Дэмітрыеўна выйшла з бібліятэкі праз чорныход і пайшла пацямнелым паркам, дзе на алеях моўчкі туліліся адно да аднаго закаханыя... Уночы яе забрала хуткая дапамога. Паўтара месяца праляжала яна ў бальніцы. А калі вярнулася ў бібліятэку, Зоя Семірэнка сказала ёй, што сівы біёлаг двойчы, а можа, тройчы пытаўся пра яе, а пасля перастаў хадзіць у чытальнью залу, магчыма, скончыў сваю дысертацыю, а можа, куды-небудзь выехаў... «Вось і добра»,— уздыхнула з палёгкаю Ніна Дэмітрыеўна і чамусьці прыгадала Анікеўну і яе пісьмо: «Свайго шчасця нікому не аддавай, але лепей жыць удавою, чым за чортам...» Хто ведае, чым гэта магло быць. Чым гэта было? І ці было што-небудзь?

...Калерыя Іванаўна выклікала яе да сябе ў кабінет і, сцяўшы тонкія сінія губы, сказала коратка і рэзка, нібы хаваючы добрае сэрца за крохкай шкарлупінай сваёй пастаяннай сухасці:

— Вы ідзіце ў адпачынак. Не хочаце ў санаторый, праста адпачніце. Чаму б вам не пакаць па Дняпры? Падумайце, я падпішу загад.

Ніна Дэмітрыеўна ўхапілася за гэтую думку — уніз па Дняпры. Лёля даўно марыла пра гэтае падарожжа. Вечарам яны ўжо ўголас марылі пра бляюткі параход. Праз тыдзень скончыцца пераходныя экзамены ў Лёлі. Сезон толькі пачынаецца, пасажыраў яшчэ зусім мала. Яны возьмуть каюту першага класа...

Шкада, што ў Каневе параход так маля стаіць, нельга будзе сходзіць на Тарасову гару, а так бы хацелася... Ну, нічога, яны паглядзяць з парахода або зробяць, калі гэта можна, прыпынік на суткі. Там, здаецца, ёсць атэль... Не, атэль згарэў у час вайны, яго дагэтуль не адбудавалі. Ды яны знайдуць дзе пераначаваць...

Прышоў Лёлін таварыш Віталік, хмурнаваты хлопец з чорным чубам. Лёля зачырвонелася. Ой, мамачка, я і забыла сказаць, што мы з Віталіком дамовіліся сёня ў кіно... Віталік панура ўсміхнуўся

і трос чубам. Ніна Дэмітрыеўна праз акно бачыла, як яны выйшлі з пад'езда, азірнуліся і, пабраўшыся за руки, пайшли ўніз на Крашчацік.

Ёй ўсё не падабалася ў гэтым Віталіку: і тое, што ён маўчыць, і што носіць вузкія зялёныя штонікі і пясочнага колеру кароткую куртачку, і што чорныя непаслухманныя валасы ў яго падстрыжаны, як у якогасці французскага акцёра, а хлопцу трэба думаць пра тое, як ён будзе навучаць дзяцей фізіцы ў вясковай школе... Яна сядзела ля акна і шыла Лёлі спаднічку, шырокую цыганскую спаднічку з танай квяцістай тканіны, і як ніколі адчуvalа сябе шчаслівай. Калі не знайдзеца празрыстай блузкі ў крамах, яна сама пашые, і будзе не горш. Праўда, ёй цяжка шыць іголкаю, такая дробязная работа, а так стамляе, мабыць, таму, што ўвесь час прыходзіцца рабіць аднастайныя рухі рукою,— гэтакі шырокі прыпой, пакуль яго абшыеш...

Змрок ахутваў вуліцу Дарвіна. Лёля не вярталася з кіно. Мабыць, ёй цікава з гэтым Віталікам, тут нічога не зробіш, яна ўжо дарослая дзяўчына, яе жыццё, сама павінна выбіраць сваё шчасце. Раптам Ніна Дэмітрыеўна ўспомніла, што за радаснымі размовамі пра будучае падарожжа на параходзе яна забылася купіць хлеба і Лёлі не сказала, каб зайшла ў булачную. Ну што ж, яно і лепш, яна сама пройдзеца да Крашчаціка, булачная на рагу калі помніка Леніну яшчэ адчынена, там заўсёды добры хлеб і якраз такі, які любіць Лёля...

Яна выйшла з дому. Як разрасліся дрэвы на гэтым ціхай вуліцы і колькі дамоў пабудавана! І на tym падмурку, што захаваўся з даваеннага часу, вырас такі вялікі прыгожы дом з магазінамі, шкафада толькі, што яны тут рана зачыніліся. Ніна Дэмітрыеўна павольна ішла ўніз на Крашчацік, яе ведалі на гэтым вуліцы і пажылыя людзі, і моладзь — усе віталіся з ёю, і ў булачной на рагу яе нахват без чаргі прапусцілі да касы, тут было шмат знаёмых або амаль знаёмых, якія сустракаліся, купляючы хлеб...

— Як ваша здароўечка? — раптам спытала касірка, узяўшыся за ручку касы, але так і не паварочваючы яе.

— Дзякую, — адказала Ніна Дэмітрыеўна, — у нядзелю мы з дачкою едзем па раходам па Дняпры.

Касірка выбіла чэк, каса бразнула, зазвінела, нібы сказала: шчаслівай дарогі.

Ніна Дэмітрыеўна пасядзела на каменнай лаўцы калі помніка. Неба апускалася ўсё ніжэй на таполі, на ліхтары, на дахі, над горадам праляцей самалёт з трымя агенчыкамі, яна паглядзела яму ўслед, уздыхнула і паднялася...

Лёля ўжо напэўна вярнулася, а яна так забавілася з гэтым хлебам. Добра, што Віталік у гэтым годзе заканчвае інстытут, атрымае прызначэнне і кудысьці паедзе, не пара ён Лёлі, не патрэбны ёй вузенькія зялёныя штонікі і рыжыя чаравікі на тоўстай падэшве... Ох, а што ж ёй патрэбна? Адкуль яна ведае, што ёй патрэбна? Шчасця! Шчасця — і болей нічога. Хоць у разбітых ботах, хоць і басанож... А можа, шчасце ходзіць цяпер на мікрорыстай?

Яе шчасце хадзіла ў парусінавых туфлях, а потым надзела кірзавыя боты і гімнасцёрку і пайшло ў чыстае поле і не вярнулася...

Ажно галава кружыцца ад гэтих думак, а хлеб сёння чамусьці такі цяжкі, што яна вымушана спыніцца...

Лёля вярнулася позна. Яны выйшлі з

маленькай душнай кіназалы і па тэрасе над Крашчацікам прайшлі на вуліцу Энгельса, адразу забыўши малецкі фільм, у якім стралілі з гармат, руйнавалі гарады, паміралі пад танкамі і думалі пра будучае... Навокал было столькі хараства, дрэвы ў Ліпках шапацелі так ціха, дамы дыхалі цяплом, адзін за адным гаслі агні ў вокнах, і толькі дзе-ні дзе чуліся павольныя ціхія крокі запозненых прахожых або гучна леската-лі высокія тонкія абцасікі шчаслівай дзяўчыны, што спяшалася дадому са спаткання. Лёлі было весела, яна без канца гаварыла пра паездку па Дняпры, — заўтра ўжо трэба заказваць білеты, у суботу апошні экзамен, — Лёля ўкладвала ў гэтыя слова столькі радасці і надзеі, што яны пачыналі гучыць для яе песняй, якой верыш ўсёю душою. Віталік пацалаваў яе ў пад'ездзе, яна лёгка пабегла на пяты паверх па прыступках і, як заўсёды, пазваніла двойчы энергічнымі кароткімі званкамі. Дзверы адразу ж адчыніла суседка, у калідоры чамусьці было поўна людзей, яны быццам стараліся не сустрэцца з ёю вачамі. Лёля прабегла ў свой пакой і адразу ж убачыла маці на ложку, накрытую кароткай прасцінай, з-пад якой вытыркалася ногі ў стапаных старых чаравіках.

— Не плач, Лёля, не плач, — залівалася слязьмі суседка, і голас яе гучай, нібы з-за шкляной сцяны. На стале пасядрод пакоя ляжала сетачка з хлебам. Лёля прыбрала яе ў буфет і села калі маці, яшчэ нічога да канца не разумеючы. Зноў пачуўся званок, хтосьці пайшоў адчыняць, і ў дзвярах з'явілася знаёмая, хворая на астму, доктарка, яна адкінула прасціну з твару маці, патрымала яе руку, нахілілася вухам да грудзей і, цяжка хапаючы разяўленым ротам паветра, села за стол нешта пісаць. Яе асістэнты трывалі непатрэбны кіслародны апарат і чамадан з медыкаментамі.

Усё, што адбываляся потым, адбылося хутка і без удзелу Лёлі. Усё зрабілі суседзі і супрацоўнікі з бібліятэкі, яны прывезлі труну і папяровыя вянкі, яны ж ехалі на могілкі ў жалобным аўтобусе. Калерыя Іванаўна, гледзячи паўзверх галоў невялікага натоўпу, што сабраўся калі магілы, сказала прамову, слова якой гучалі, нібы ўдары маленькага малатка. Упалі грудкі зямлі на труну. Калерыя Іванаўна адышлася ўбок, зняла акуляры і раптам пачала плакаць. Лёля бездапаможна азіралася навокал, быццам шукала кагосьці, але нікога не было. Яе акружалі чужыя, амаль незнамыя людзі, ёй рабілася страшна, і яна не магла плацакаць. Дзень быў яркі, сонечны, на могілках цвіла акацыя, спявалі салаўі, ад іншага цёхкання заходзілася сэрца.

Суседкі трохі пасядзелі ў яе ў пакой і разышліся. Змяркалася. На спінцы крэслі вісела недашытая квяцістая спаднічка. Разгорнутая карта, над якою яны схіляліся з маці, ляжала на стале. Віталік не прыйшоў. Святло ў акне з бэзазнага становілася цёмна-сінім, загарэлася першая зорка над дахам суседняга дома. Віталіка не было на могілках, калі грудкі зямлі з грукатам падалі на труну і безупыннае цёхканне салаўёу адзывалася ў сэрцы вострым напамінкам пра жыццё, пра радасць, якую так лёгка страціць, пра шчасце, якое патанае ў цяжкіх слязах...

Лёля нічога не ела ўвесь той дзень. Яна знайшла ў буфеце сетачку і доўга сядзела ў сваім утульным пакой адна, паліваючы слязьмі апошні матчын хлеб.



Тамара Прыгарніцкая.

ТВОЙ АЎТОГРАФ НА ЗЯМЛІ

Мая ціхая і ўтульная вёска Цішкаўка на Гомельшчыне стаяла сярод балот. Але аднойчы прыйшлі меліяратары, каб асушыць нашу зямлю, зрабіць яе ўрадлівай. У летнія месяцы я, школьніца, дапамагала ім падвозіць на балота дрэнажныя трубкі. Сумесная работа пазнаёміла мяне з трактарыстам Ванем, прозвішча яго не запомніла, хоць, як цяпер разумею, выбрала свой жыццёвы шлях не без яго ўплыву. Ваня-трактарыст любіў свой МТЗ сур'ёзны і адданай мужчынскай любоўю. На тых, хто не падзяляў Ваневай сімпаты да паслухмянай і вынослівой машины, ён глядзеў з паблажливым шкадаваннем. Мяне гэта не датычыла, бо я хоць і была дзеўчанём, але праніклася да Ваневага трактара бязмежнай пашанай. Мусіць, Ваня зразумеў маё маўклівае захапленне і таму дазволіў пасля грунтоўнага інструктажу ўзяцца за руль машины. Потым я папрасіла дазволіць мне праехаць некалькі метраў. Потым яшчэ, яшчэ...

Карацей кажучы, я не вагалася, якую выбраць прафесію. Павінна сказаць, што і дагэтуль з той жа ўдзячнасцю і павагай даглядаю сваю машину. Па-ранейшаму лічу, што жанчына можа і павінна быць манізатаром. Скажу толькі, што манізатар — паніцце шырокое. Хіба можна пры цяперашніх маштабах сельскагаспадарчай вытворчасці, калі, напрыклад, у нашай гаспадарцы збіраюць ледзь не сорак цэнтнеру з божжжа з гектара, уявіць сабе поле без тэхнікі? Або наш жывёлагадоўчы комплекс, разлічаны на тысячу галоў, — без манізациі кarmлення, уборкі гною, даення?

Быў час, калі даяркі адкідалі ўбок дайльныя аппараты і садзіліся пад карову з вядром: так, маўляў, хоць і марудна, і цяжэй, але затое больш наядзейна. Зараз ужо не спрачуюцца, што лепей — ручная дойка ці манізаваная. З задавальненнем успрыніялі жанчыны бульбяныя камбайны, гэта лепей, чым гнуць спіну над барань.

А вось за рулём трактара ці камбайна жанчыну ўбачыш нечаста: прафесія трактарыста, камбайнера, шафёра застаўца прывілеій мужчын.

Не буду пераконваць, што прафесія трактарыста ці камбайнера па спецыфіцы сваёй чиста жаночая. Але час патрабуе, каб жанчына авалодала тэхнікай. Ёй лягчэй будзе пераступіць пэўныя традыцыі і сесцыі за руль, калі машина абставлена з улікам спецыфікі жаночага арганізма і працаўца на ёй лёгка і зручна. Нікога ж не здзіўляе сёння жанчыну за рулём дзяржаўнай ці ўласнай аўтамашыны. Што датычыць трактара і камбайна, то вучоныя, канструктары не ўсё яшчэ зрабілі, каб пасадзіць нас у максімальную прыстасаваную для работы кабіну. Ды нават калі жанчына зрабіла свой выбар, яе сустракаюць не заўсёды ветліва. Нібыта некаторыя кіраўнікі гаспадарац не чулі пра пастанову Савета Міністраў ССР аб больш шырокім прыцягненні жанчын да ўдзелу ў кваліфікаванай працы ў сельскай гаспадарцы. Пастанова гаворыць, што жанчынам манізатарам у першую чаргу павінны прадастаўляць трактары, камбайны і іншыя сельскагаспадарчыя машины, найбольш зручныя ў эксплуатацыі і абслугоўванні, з найбольш дасканалымі кабінамі. А як часта бывае на практицы? Прапануюць юнай трактарыстыцам машину яўна не па яе сілах, і бяжыць чалавек ад свайго прызвания.

Вось нядайна пачулі мы заклік земляробаў Бокаўскага раёна Растоўскай вобласці: «Жывеш у вёсцы — умей кіраваць тэхнікай!». Сапраўды калгасам і саўгасам не хапае ме-

ханізатарапаў — кваліфікаваных, з высокай прафесіяналнай падрыхтоўкай. Моладзь навучаюць у прафесіянальна-тэхнічных вучылішчах, дапамагаюць авалодцаць спецыяльнасцю механизата. Але супаставім колькасць падрыхтаваных спецыялістаў і тых, хто працуе ў калгасах і саўгасах. Розніца вялікая.

Нядайна ў адной з газет быў змешчаны мой партрэт. Неўзабаве прыйшло пісьмо ад незнаёмай дзяўчыны з Мінска. Пытаецца: а ці можна прыехаць да вас на працу? Я трактарыстка, а паступіць на работу нідзе не могу. Не бяруць, не давяраюць.

Значыць, гэтага мала — даць прафесію і накіраваць на працу: значна важней замацаваць манізатарскія кадры за гаспадаркай. Справа нялёгкая, патрабуе стараннага аналізу, пошуку прычын, якія прымушаюць будучую змену, будучых аратых зямлі адмаўляцца ад сваёй мари. Бывае, што кіраўнікі некаторых калгасаў і саўгасаў нават не пацікавяцца, як харчуеца трактарыст у дні сяўбы, а камбайнер — на жніве, як малады манізатар уладкаўся з кватэрай, што ён робіць пасля работы.

Асабіста мне, можна лічыць, пашанцевала. Вось ужо хутка год, як я працу ў праслаўленым калгасе імя Урыцкага. Недалёка ад нас горад, але моладзь ісці туды не хоча, бо маральна і матэрыяльна зацікаўлена ў працы на палях і фермах. Летась гаспадарка атрымала чыстага прыбытку 1 мільён 240 тысяч рублёў, сабрала з гектара пасеву 33,9 цэнтнера з божжжа, 246 цэнтнеру бульбы, 840 цэнтнераў караняплодоў. Вуліцы нашай цэнтральнай сядзібы не горшыя, чым у горадзе, у дамах газ, водаправод, каналізацыя. За апошнія гады пабудавалі Дом культуры, камбікармавы завод, жывёлагадоўчы комплекс, збожжавы склад. У нас прыгожы гандлёвы цэнтр з магазінамі, рэстаранам, калгаснай школай кулінарыі, Домам быту, музычнай школай, свае эстрадны і духавы аркестры. У перспектыве будаўніцтва стадыёна. Тады будзе, бадай, усё, што неабходна для культурных і духовных патрэб чалавека.

А самае галоўнае — у нас не забываюць пра кожнага чалавека паасобку: і кватэра выдатная, і дзецы ходзяць у яслі ці ў садзік, і грамадскае харчаванне наладжана, і бытавыя справы можна вырашыць на месцы. Вось чаму такая максімальная аддача, высокая працуктыўнасць працы на кожным рабочым месцы.

Я яшчэ нядайна працу на калгасным полі. Вынік маёй працы вымяраеца не надта вялікім лічбамі, хоць дзённыя заданні на ворыве, на ўборцы перавыконваю. Але хіба лічбы

здолеюць перадаць тыя непаўторныя пачуцці вясной, у час сяўбы, ці ўвосень, на ўборцы ураджаю, калі ўсе працу ѿць разам і ты бачыш шчодрасць зямлі да людзей, што апрацоўвалі, даглядалі, кarmлі яе! Так што 30 убранных мною гектараў бульбы — гэта не толькі лічба для справаўдзачы, гэта ўласны подпіс на зямлі.

Узімку я працаўала на жывёлагадоўчым комплексе. Не пераставала здзіўляцца маштабам гэтай велізарнай вытворчасці, якая належыць калгасу.

Можна лічыць, што работа на трактары склалася для мяне шчасліва. Яшчэ ў час вучобы ўдзельнічала ў спаборніцтве на званне лепшага аратага вобласці. Мне пашанцевала; здабыла самы высокі бал і заняла першае месца. Імянны гадзіннік «Чайка» нагадвае мяне раз ту ў першую перамогу. Наступныя спаборніцтвы, у Оршы, быўлі яшчэ больш адказныя. Ішоў даждж, мы прамоклі, працаўцаць на ўчастку цяжка, але як радасна было пачуць, што ў мяне зноў самая высокая сума балаў! Гэта давала права трапіць на ўсесаюзныя спаборніцтвы.

Участак на ўсесаюзных спаборніцтвах (яны адбываліся на Украіне) быў цяжкі, няроўны. Але ён прынёс мяне ўдачу — другое месца. Праз месяц я паехала ў Венгрию, выступала там на МТЗ-50 нароўні з мужчынамі.

Кожная вясна — адказная пара. А сёлетня — чацвёртая вясна пяцігодкі — адказная ўдвая. Нашы беларускія манізатары выступілі нядайна разам з манізатарамі Казахскай ССР і Растоўскай вобласці ініцыятарамі сацыялістычнага спаборніцтва за высокапрадукцыйнае выкарыстанне сельскагаспадарчай тэхнікі. Значыць, можна без перавелічэння сказаць: кожная машина, кожны трактар, кожны камбайн у Беларусі будуць трывама строгі экзамен на баявую гатоўнасць, на выдатнае тэхнічнае здароўе. І калі кожны з нас павысіць выпрацоўку на трактары, выканавае абавязкаельства па эканомнаму выдаткованню гаручча-змазачных матэрыялаў, будзе берагчы сваю машину — можна лічыць, што высокі ўраджай з вясны закладзены на шымі рукамі — рукамі сельскіх манізатараў.

...Бяжыць за гарызон першая веснавая баразна. Асабівае шчасце, калі начэрчана яна на зямлі жаночымі рукамі. Рукамі, якія так многа робяцца для яе. І могуць зрабіць больш, калі ўзброіць іх маґутнай стальнай сілай.

Тамара ПРЫГАРНІЦКАЯ,
трактарыстка калгаса імя
Урыцкага Гомельскага
раёна, дэлегат XXV з'езда
камсамола Беларусі

ПАЧНІ З ДАВЕРУ

Ёсць у прыгажуні Вясны сціпляя ікветка — пралесна. Надыдзе час — і шчодрай руноў сыпле Вясна маленькая блакітныя зорачні на лясныя паляны, з якіх толькі што сышоў снег. І стаяць яны, як сімвал абуджэння зямлі, і няма найлепшага, прыгажайшага дарунку, чым маленькі букецін блакітных пралесак.

Ёсць і ў жыцці чалавека нядоўгі, але шчаслівы пралескавы перыяд: час абуджэння пачуццяў, няясных хваляванняў душы, першых трывожных удараў сэрца. У гэты час хочацца пра многае даведацца, пра многае спытацца, пра многае расказаць. Вось мы і вырашылі весці размову з самімі юнымі нашымі чытакамі ў клубе для дзяўчат «Пралеска».

Калі вам хочацца папрасіць парады, калі вы ў нечым сумняваецца і шукаеце правільнага адказу, калі вам неабходна падзяліцца з людзьмі сваімі думкамі, — пішице да нас у «Пралеску». Наш першы адказ — дзяўчыне з сяла Ліпнае.



Ці можна школьнікам вечарамі ў выходныя дні быць разам з сябрамі? Мяне мама не пускае да сяброў, не пускае на школьныя вечары, бо лічыць, што гэта замінае вучобе.

Прашу вас даць адказ: ці правільна яна робіць?

Чытака з вёскі Ліпнае.
Віцебская вобласць.

Першы вальс.

Пытанне вельмі агульнае, адназначнае. Адказваць і лёгка і цяжка. Лёгка, калі адказваюць гэтак жа агульна, адназначна: маўляў, гэта вельмі і вельмі няправільна — забараніць чалавеку сябраваць, бавіць разам з дружбакамі вольны час. Хіба гэта магчыма — пражыць добрае, правільнае, шчасліве жыццё без сяброў? И калі ж яшчэ чалавеку спасцігаць нялёткую навуку дружбы, таварыскасці, як не ў дзяцінстве, не ў юнацтве?

Але ты, дзяўчына, што прыслала пісьмо, падлічыш такі адказ няпоўным і непераканаўчым. Быццам я хачу адмахнуцца ад цябе агульнымі разважаннямі, прапіснымі ісцінамі. Але хіба можна інакш, калі мы пра цябе нічога не ведаем? Мы нават імя твойго не ведаем, колькі табе гадоў, у якім класе вучышся, з кім бы ты хацела сябраваць і чаго чакаеш, чаго патрабуеш ад сяброўства? Чаго, нарэшце, патрабуеш і чакаеш ад гэтых сустреч «вечарамі ў выходныя дні»? А хто твая мама, чым займаецца, колькі ёй гадоў, ці вялікая ў вас сям'я, ці дружная? Калі ёсць у цябе браты і сёстры, ці любіш ты іх, ці любяць яны цябе, ці сябруеце вы? Пра што ты марыш, што чытаеш, чым бы хацела займацца ў жыцці?

Вось бачыш, як шмат мы не ведаем пра цябе. Калі б мы ўсё гэта ведалі, наша задача была б намнога лягчэйшая і наш адказ асабіста табе мог аказацца больш карысным. Нялётка прапісаць лякарства завочна ды яшчэ не ведаючы як след сімптомаў захворвання. Можна толькі меркаваць, толькі здагадвацца. Але, відаць, ёсць у гэтым і свой станоўчы бок: наш адказ можа аказацца карысным

і для іншых юных чытак, якія таксама, як і ты, скардзяцца на «бацькоўскае самавольства».

Бацькоўскае самавольства... Даўным-даўно мінуў той час, калі бацькі нічога не ведалі ды і ведаць не хацелі пра нейкія асабістыя схільнасці сваіх дзяцей. Тады, у той час, дочки пакорліва ішлі замуж за нялюбых, сыны паслухміна бралі ў жонкі нямілых ды яшчэ нізка кланяліся бацюху з матухнай і дзякавалі за любоў і клопаты. Ну некаторыя, здаралася, і бунтавалі. Но ва ўсе часы нараджаліся як праста свавольныя ды ўпартыя, так і гордыя, высокія душы. Ва ўсе часы нараджаліся пачуцці, у імя і славу якіх ішлі не толькі наперакор, але і на смерць. Нядобрым словам няхай будуць успамянуты тыя часы, калі ад чалавека патрабаваўся герайзм, каб адстаяць сваё святое права на дружбу, на каханне...

Але вось якая думка прычытанні твойго пісьма міжволі прыходзіць у галаву: ці не праяўляем мы бунтарскі «герайзм» там, дзе ніхто і не робіць замаху на нашы святыя права, дзе нам толькі напамінаюць пра нашы абязвязкі? Ці не ломімся мы ў адчыненія дзвёры толькі таму, што нам напамінаюць пра гэта цвёрдым голасам? Цяжка дапусціць, што бацька ці маці хочуць зняважыць вашу асобу ў імя нейкіх сваіх карыслівых меркаванняў.

Адзін мой знаёмы юнак, даволі мілы і сімпатычны аўбок, узніяў хатні бунт з абвяшчэннем вольналюбівых лозунгau. Юнаму свабодлібіцу не цярпелася пакруціць ручку тэлевізара тады, калі ён захоча. Бацьку яго, наадварот, хацелася, каб сын больш уважліва глядзеў у

падручнікі. Магчыма, той хлопец таксама мог бы засесці за пісьмо ў рэдакцыю, паскардзіцца на «здрекі з асобы», аўбінаваціць свайго бацьку ў тым, што ён супраць эстэтычнай адукцыі маладога пакалення наогул, а свайго дзіцяці — у прыватнасці. Але бацька быў добра загартаваны супраць дэмагогіі. Майму знаёмаму нічога не заставалася, як засесці за падручнікі.

Другая мая юная знаёмая нядаўна заяўляла, што, не зважаючы на забарону, будзе сябраваць з хлопцам, у якога валасы да плячэй, ногі абуты ў паўметровыя платформы, кашуля зашпілена жаночай брошкай, а на шыі боўтаеща каталіцкае распляцце з эмблемай спартыўнага таварыства «Дынама». І авалязкова выйдзе за яго замуж. На злосць маме і класнай, якім чамусьці не падабаецца гэты вельмі перадавы і вельмі культурны хлопец, які заўсёды сочыць за модай.

Не падумай, што мы супраць моды. Але калі на тое пайшло, дык гэты хлопец, які «збег наперад прагрэсу», на самай справе ад яго адстаў. Ужо згадзены ў архіў усімі міжнароднымі моднымі цэнтрамі і валасы да плячэй, і платформы, і брошкі на мужчынскай кашулі. Значыцца, і ў самым вузкім сэнсе гэтага слова ён даўно выйшаў з моды. Відаць, гэты малады чалавек заклапочаны толькі тым, каб кінуцца ў вочы, прыкаваць увагу. Што ж, калі чалавек больш няма чым прыцягнуць да сябе ўвагу, апрача як паўлінавым апярэннем, калі ў яго няма іншага спосабу ўзвысіцца ў вачах грамадства, апрача як з дапамогай платформы, — вольнаму воля. Можна яшчэ і пінжак навыварат апрануць.



Магчыма, што маці і класная, якія маюць большы жыццёвы волыт, ледзей бачаць, што за стракатай шыльдай «перадавога» хлопца няма нічога, апрача намеру ашаламіць дзікай сумесцю фарбаў і стыляў, аглушыць лямантам транзістара. Магчыма, зрабіць на злосць старэйшым у гэтym выпадку азначае зрабіць нядобра перш за ўсё для сябе самой. Но не злымі меркаваннямі кіруеца той, хто па-бацькоўску любіць цябе, хоча засцерагчы ад бяды. Злосць—дрэнны дарадчык. Са злосці наогул не варта пачынаць свае адносіны з людзьмі.

Той хлопец, які залішне захапляўся тэлевізарам, і да-гэтуль з прыкрасцю ўспамінае сваё «паражэнне», думачуючы, што бацька радуеца сваёй перамозе. Не ведае ён, чаго каштуюць бацьку гэтых хвіліны вымушанага насілля і як горка ўсведамляць, што не заўсёды ўдаеца звычайнімі, ціхімі словамі пераканаць сына. Калі цягнеш чалавека з багні, не заўсёды выпадае ўзяць яго далікатна пад локаць. Іншы раз хапаш і за валасы і за вушы. А душэўная інертнасць, бяздумнае сузіранне экрана—хіба гэта не багна, якая, калі не дапаможа, не дагледзіць старэйшы, можа засмактаць і праглынуць?

Ну а зараз скажы (шчыра скажы!), чаму твая маці бацьца, што сябры, з якімі ты хочаш бавіць вольны час, замінаюць тваёй вучобе? Чаму яна так цвёрда стаіць на сваім, што ты нават вымушана пісаць у рэдакцыю, просячы парады і, відавочна, разлічваючы на спачуванне? А я нават уяўлення не маю, хто яны, твае сябры, што цябе цягнеш да іх, што іх цягнеш да цябе. Я не ведаю, пра што вы гаворыце, збіраючыся разам, аб чым спрачаеца, якія песні співаеце, якія кнігі чытаеце. І, не ведаючы нічога гэтага, хіба магу я даць параду, хіба магу рассудзіць спрэчку з мамай? Ці магу я быць упэўненай, што твае сябры не з тых маладых людзей, якія вечарамі ў выхадныя дні заняты толькі адным: як змарнаваць час?

Павер, я не хачу пакрыўдзіць ні цябе, ні тваіх сяброў. Я папярэдзіла, што вымушана дапускаць розныя варыянты, і загадзя прашу пра-бачэння і радуюся, калі сярод тваіх сяброў няма аматараў марнаваць час. Загаварыла ж я пра іх таму, што бачыла і бачу хлопцаў і дзяўчат, якія свае адносіны з адпачынкам будуюць паводле прынцыпу: марнаваць час, што б там ні было, быццам вольны час—іх найпершы вораг. І цяжка

іх пераканаць, што чым больш у чалавека пустога, нямілага і маруднага часу, тым менш самога чалавека. Бо, марнуючы свой час, чалавек забівае ў сабе здольнасць зрабіцца лепшым, разумнейшым, дабрэйшым, губляе сябе, траціць сяброў, а замест іх набывае сабутэльнікаў, балбатунуў, гультаёў, траціць само адчуванне дружбы як адной з найвышэйших уласцівасцей і патрэб чалавечай душы.

Скажу табе шчыра: калі б май дачэ пагражала гэтая бяда (а хіба такія сябры—не бяды?), я, не вагаючыся, зрабіла б так, як зрабіў бацька, чый сын чакае ад жыцця толькі «хлеба і відовішчаў». Галасую за такое насілле, за жорсткую, мужную руку, не зусім далікатную, але заўсёды верную. Галасую супраць бацькоўскага пяшчотнага вуркатація, якое спрыяе сардэчнай і разумовай ляноце, няўменню і нежаданню вучыцца працавітасці. А без працавітасці не можа быць чалавека ў сапраўдным значэнні гэтага высокага слова.

Але калі гэта не так... Калі твае сябры зусім іншыя, калі яны вабяць цябе і жаданнем і ўмением напаўняць глыбокім сэнсам свае дні і гадзіны, калі яны ўжо знаёмы з той «раскошай чалавечых зносін», пра якія так добра казаў аўтар «Маленькага прынца» Антуан дэ Сент-Экзюперы, то чаму б табе не пераканаць у гэтым тваю маці? І не капрызным, ультыматыўным «хачу і буду!». І не абыякавым «усевы, бацькі, аднолькавыя», што загадзя адмаўляе ўсякі давер. А ты пачні імenna з даверу! Пачні з добрага, разумнага, шчырага слова. Паспрабуй пераканаць маму, што твае сябры не перашкода, а сапраўды дапамога ў тваёй вучобе і што сапраўдная дружба яшчэ ніколі і нікому не прыносіла ды і не можа прынесці бяды.

Ты ўжо ўсё гэта гаварыла? Паспрабуй яшчэ раз. І яшчэ, і яшчэ. Пакліч і нас на дапамогу, пачытайце разам з мамай гэты наш адказ. Будзь упартай і настойлівой у жаданні адстаяць свае права на дружбу. За такое права варта змагацца.

Ад душы жадаю табе ўдачы!

І. КЛІМАШЭУСКАЯ,
пісьменніца

ЧАЛАВЕК ВЯЛІКАЙ ПРАФЕСІІ

Будынак сталовай № 9 Мінскага райспажыўсаюза невялікі, драўляны. Але стаіць ў вельмі прыгожым месцы. Спусцішся з ганка— і апнешся на зялёным травяным дыване.

Паварыхай Галіна Анішчанка працуе нядаўна. Была падсобніцай на прадуктовым складзе, але стары повар пайшоў на пенсію, і, каб не закрываць сталовую, паслалі яе. Сказаў, што ненадоўга, пакуль знайдуць чалавека. Але вось ужо другі тыдзень, а чалавека няма.

Сталовая маленькая: кухня, кладоўка, зала з трыма столікамі і прылаўкам, за якім гаспадарыць буфетчыца Вера Белянко. Яна ветэрэн: у сталовай некалькі месяцаў. І выглядае інакш: Галія—сціплая, худзенькая, светлаволосая, а Вера—яркая, смуглальная, з вясёлымі гарэзлівымі вачамі.

Наведвальнікаў мала. У сталовай пуста цэлымі днімі. Дзяўчата сумуюць. Галіна Анішчанка глядзіць у кухоннае акенца і адчувае сябе нібы ў клетцы. Яе цягне да сябровак на склад. Там хоць і цяжка, затое бачыш вынік.

А тут? У кнізе скаргай і прапаноў адны папрокі. Больш за ўсіх наракае на сталоўскую яду шафёр Алег. Галіна не ведае, адкуль ён. Кожны дзень яго старэнкі грузавік спыняеца ля сталовай, і хлопец, высокі, статны, без шапкі, узбягае на ганак. І яшчэ з ганку крычыць:

— Гэй, красуні, хутчэй падавайце, што наварылі!

Галіна яго крыху баіцца. Тым больш, што заўвагі Алега заўсёды слышны.

— Бурда зноў,—гаворыць ён, дэмантрацыйна боўтаючы лыжкай у талерцы,—бульбіна бульбіну даганяе. А цэны, між іншым, як у сапраўднай сталовай. Ці ведаеш ты, напрыклад, што такое боршч флоцкі ці расольнік? Ці гэта для цябе марсіянскія паняцці? Прыгатуй хоць раз чалавечую ежу.

Аднойчы Алег давёў яе да слёз. Раскрычаўся—боршч халодны, нясмачны. Спісаў апошнюю старонку ў кнізе скаргай і паехаў. Галія, зневенне спакойная, прыбрала посуд са стала, але слёзы ўвесь час набягалі на вочы.

— А ты не слухай гэтага пераборлівага,—гаворыла Вера, са злосцю змятаючы хлебныя крошкі з буфетнага прылаўка.—Будзе кожны прыходзіць і лаяцца! Калі што не да спадобы, няхай ідзе да загадчыка.

Галіна хацела нешта сказаць, але змоўчала, зауважыўши ў зале новага наведвальніка. За столікам сядзеў пажылы незнаёмны чалавек у акулярах. Побач на крэсле ляжалі шапка і пашарпаны партфель.

Незнёмы закончыў абед і пакліаў паварыху.

— Як ваша імя? — запытаўся з усмешкай.

Дзяўчына адказала.

— Не трэба крыўдаваць,—сказаў незнёмы,—хлопец пагарачыўся. Напэўна, стаміўся. Спадзяваўся на гарачы абед. Сказыце, Галія, ці любіце вы сваю працу?

На яе глядзелі павялічаныя шкельцамі акуляраў вочы. Галіна апусціла галаву, чамусьці не рашаючыся сказаць «не».

— Ну, потым адкажаце,—згадзіўся незнёмы і ўстаў з-за стала.—Але абавязкова. Для сябе. Улічыце: вы повар, вы ствараеце настрой людзям. А гэта вельмі важна.

Ён пайшоў. Дзяўчына аднесла посуд на кухню і ў акно ўбачыла, як крочыў, аддаляючыся, гэты незнёмы чалавек. Здаецца, нездаволены. Ёй падумалася: а колькі іншых людзей выходзяць адсюль вось гэтак жа, з дрэнным настроем? І гэта праз яе. Боршч, гуляш... Кожны дзень. Стала няёмка, калі прыгадала слова: «Ствараеце настрой людзям...»

Вечарам яна распаліла пліту і, калі прыйшоў незнёмы, падала яму гуляш проста з агню. Але той еў нехадзяць: пакалупаў відэльцам у талерцы, вяла пажаваў мяса. Галіна ўстрывоўжылася:

— Хіба зноў астыла? — запыталася яна.

— Не, усё добра. Проста дрэнна сябе адчуваю. Страўнік баліць.

— Можа вам прыгатаваць на сняданне...—Галія задумала, што-небудзь дыэтычнае?

У кладоўцы не было нічога, апрача мяса і крупу. Але яна, не чакаючы адказу на сваё пытанне, паўтарыла:

— Я прыгатую.

Як толькі незнамы пайшоў, Вера Белянко ўсміхнулася:

— Што ты яму наабяцала? Дзе ў цябе прадукты, дзівачка?

— Знайду, — з раптоўнай упэўненасцю адказала Галіна.

Пасля работы яна пайшла на кватэрну да загадчыка грамадскага харчавання прыгараднага калгаса імя Леніна. Той падумаваў, што дзяўчына прыйшла наконт звольнення і паморшчыўся:

— Хутка пойдзеш зноў на склад. Шукаем чалавека.

— Я не за гэтым, Мікалай Аляксандравіч. Прадукты падтребны.

— А ты што, хіба не атрымлівалася раніцой?

— Малако трэба, яйкі, сметанковое масла.

— Каго гэта збіраешся частаваць? — здзіўлена спытаўся Мікалай Аляксандравіч Ткачоў.

— Усіх. Гатаваць сапраўдныя абеды, а не... бурду. Сорамна перад людзьмі! Кожны дзень адно і тое. Хіба так можна? — Галіна раптам змоўкла, спалохаўшыся свайго гучнага голасу.

— Цябе якая муха ўкусіла? — запытаўся загадчык. — Думаеш, іншага клопату няма, апрача тваёй сталовай?

Ад свайго начальніка яна пайшла ні з чым. Яйкі і масла дала кватэрная гаспадыня, а малако прынесла з дому Белянко.

— На, — падала яна абвязаны марляй збанок. — Приняла заказ не падумаўши. Ды хто ён, гэты дзядзька?

— Я не спыталася, — прызналася Галіна.

Удзвюх дзяўчыны прыгатавалі сняданак. Але незнамы не прыйшоў. Не з'явіўся ён і ў абед.

...Пятая гадзіна. У сталовай перапынак да шасці вечара. Галіна Анішчанка — на кухні, пакрыху падкладае ў пліту дрэвы: чакае. На вуліцы цішыня. Пройдзе машина па дарозе і зноў ані гуку. Але вось пад самымі вокнамі ляпнулі дзверцы кабіны. На ганку пачуўся знаёмыя крокі: Алег! Кучаравая галава прасунулася ў дзверы.

— Не чакала? — весела ўсміхнуўся.

— Зачынена ў нас.

— Злуешся? Не трэба. Дай чаго-небудзь перакусіць. Слова не скажу, чеснае шафёрскае. З учараўшняга вечара ў роце нічога не было.

Галіна адышла ад пліты і адчыніла акно раздачи.

— Садзіся, накармлю...

Яна наліла ў талерку рысавы суп, нарэзала хлеба. Принесла біточкі.

— Ну, малайчына! — здзіўлена хлопец. — Першая страва ёсць і другая... Ды і зварыла смачна!..

Галі стала прыемна. Упершыню разгледзела яго твар: смуглівы, з вясёлымі шэрымі вачамі.

— Не будзеш сварыцца — заўтра звару боршч са свежай капусты, — раптам асмелілася Галіна.

Хлопец здзіўлены заморгай.

— Глядзі ты, а я думаў, мае слова што аб сценку гарох. Тваё імя як? Маё... Магу адрэкамендавацца: Алег Загарулька.

У сталовай раптам з'явіўся загадчык грамадскага харчавання. Нетаропка прайшоў праз залу, зазірнуў на кухню.

— Прадукты атрымала?

Галіна кінула галавой. Гадзіну назад возчык даставіў у сталовую кошык яек, малако і масла.

— Ну вось, я ж казаў: ёсць прадукты — аддаю, не хаваю, — ўсміхнуўся Ткачоў. — Дарэмна толькі скардзішся...

— Пра што гэта вы? — запытаўся яна здзіўлена.

— Хіба не ведаеш? Пісьменніку паскардзілася. На, прасіў табе перадаць, — працягнуў ён кніжку ў карычневым пераплете.

Галіна разгарнула кніжку. Убачыла невялікі партрэт. Чалавек у акулярах... Уважлівы погляд. «Незнамы», — падумала яна.

На наступнай старонцы надпіс: «Галіне Анішчанка — чалавеку вялікай прафесіі. Жадаю поспехаў. Аўтар».

— Вось не ведала, — уздыхнула Вера.

— Размовы потым, — нецярпліва перабіў Мікалай Аляксандравіч, — зараз справа ёсць. Вось што, дзяўчыны, пашырыць трэба нашу сталовую. Сталоў прыбавіць, умывальник. Каб быў падрак. Заадно пытанне кадравае вырашым. Дык як, Анішчанка? Працаваць будзеш, ці кінеш? Гавары канчаткова, каб поўтому галаву мне не дурыць.

Галіна акінула поглядам кухню, успомніла пастаянных наведальнікаў, Алега Загарульку, якому абяцала зварыцца боршч са свежай капусты, і разгублена ўсміхнулася. Адказала за ёе Вера Белянко:

— Ды што тут гаварыць, Мікалай Аляксандравіч! Будзе працаваць, а як жа!

І смуглівая рука Веры мякка лягла на плячу сяброўкі.

А. СТАРЦАЎ

ЖЫЦЦЁ Ў ТАНЦЫ

Калі аб'явілі яе выхад, яна жахнулася, хоць ведала свой нумар і чакала таго імненні, калі дыктар па радыё паклічае на сцэну. У нейкія долі секунды пераадолела баязлівасць і скаванасць. На дапамогу прыйшлі музыка Лео Мінкуса, а магчыма і тое цяпло, з якім сустрэлі яе выхад балгарскія сябры і шматлікія замежныя турысты, што запаўнялі ў дні конкурсу ўсе гасцініцы Варны. У талент юнай балерыны з Савецкага Саюза верылі.

Свято пражэктараў, сафітаў тэле- і кінакамер залівае сцэну. Бязлітаснае свято слепіць вочы, апякае цела, але яно дапамагае журы, якім кіруе працлаўленая Галіна Уланава, выяўляючы усе тэхнічныя і артыстычныя вартасці, а заадно і памылкі танцаўшчыкоў.

Віхрам узіміаўца палымянія мелодыі па-дэ-дэ з «Дон Кіхота». Уцягнутая ў іх кругаворот, яна забывае і нервовое напружанне цяжкіх дзён балетнага марафона, і фізічную стомленасць, і нясцерпны боль у ступнях.

Трэба танцеваць. Танец — гэта жыццё. У танцы — сучаснае і будучыне. Танец — гэта і недалёкае мінулае выпускніцы Варонежскага харэаграфічнага вучылішча, дзе чулы педагог О. Нікалаева раскрывала багацце класікі. Заміраючы ад захаплення перад прыгажосцю танца, Люда не зважала на боль і стому, танцевала з зачараваннем, з радасцю і надзеяй. Цяпер трэба было даказаць, што гады працы не прайшли дарэмна, што яна балерына па праву.

Патокі імклівых мелодый захапляюць, напаўняюць сэрца радасцю. Яна лічыць хлесткія туры, калі яе цела павінна павярнуцца на пальцах апорнай ногі 32 разы, прычым працуячая нога робіць прыкожным павароце рэзкія рухі ў бок у іншую пазіцыю. Адзін, два, трох, чатыры, пяць... Ужо выканана тая колькасць фуэтэ, якімі ашаламіла рускую публіку звыш ста гадоў назад Генрых Дор... Шэсць, сем, восем... Калісці гэта было верхам вітузнага майстэрства вялікай Вірджыніі Цукі, любіміцы Масквы і Пецярбурга, Мілана і Фларэнцыі... Пятнаццаць, шасцінаццаць... Гэтай колькасцю фуэтэ асляпляла Антаніста дэль Эра... Залатая палавіна. Танцеваць стала лягчэй. Яна адчувае сябе спакойна. Заўажае, як замёр велізарны амфітэтр летняга тэатра. Дваццаць... Дваццаць пяць... Трыццаць... Трыццаць адзін. Заставаўся адзін паварот. Толькі адзін. Але ён павінен быць самым дасканальным. Яна павінна закончыць танцевальную фразу ідэальна чиста і эфектна. Трыццаць два. Працуячая нога, апісаўши дугу, апускаеца на падлогу. На сцэну абрушваеца шквал аплодысменту. Нібы хвалі ўспага Чорнага мора, яны ласкава абдымаютъца на падлогу. На сцэну абрушваеца шквал аплодысменту. Нібы хвалі ўспага Чорнага мора, яны ласкава абдымаютъца на падлогу. Так, яна, Людміла Сінельнікава, з бліскам прайшоўшы этапы міжнароднага спаборніцтва артыстаў балета, становіцца сярэбраным лаўрэатам. Экзамен на артыстычную сталасць вытрыманы. Наперадзе праца, праца, праца...

СЛУЖБА ТЫСЯЧЫ ПАСЛУГ

Сфера паслуг стала шматгаліновай. Асаблівае развіццё яна набыла за апошнія 10—15 год. Попыт на паслугі расце хутка. Калісці мы абыходзіліся паслугамі шаўца, краўца, фатографа... А сёння служба быту прыпанае нам мыцё блязны і абнаўленне віратні, дае ў часове карыстанне многія рэчы, вучыцы іграцы на музычных інструментах і г. д. Падлічана, што ў Мінску бытавікі прадастаўляюць насельніцтву звыш 500 відаў розных паслуг. Але ці задаволены людзі іх якісцю?

Летасць інстытут «Белбыттэхпраект» прааналізаваў задаволенасць попыту на сельніцтва на паслугі. Супрацоўнікі інстытута распайсюдзілі анкеты ў розных гарадах і ў сельскай мясцовасці. На пытанні: «Ці задавальняе вас якасць паслуг, якімі вы карыстаецеся?», амаль 55 працэнтаў адказаў на сяле, 66,3 працэнтаў ў малых і 85 працэнтаў у вялікіх гарадах былі адмоўны. У чым жа справа? Чаму так многа незадаволеных работай службы быту?

Людзі снайдзяцца на доўгія тэрміны выканання заказаў, на чэргі, нязручныя для заказчыка распарадак работы майстэрні, прыёмных пунктаў, нізкую якасць выканання работ.

Нярэдка наш сервіс працуе тан, каб было зручна тым, хто аблугоўвае, а не тым, наго аблугоўваюць. Прыкладай шмат. У Мінску побач з аўтобуснай станцыяй «вуліца Каліноўская» ёсць прыёмны пункт фабрыкі хімчысткі. Працуе ён

Паспяхова выступішы на конкурсе ў Варне, Людміла Сінельнікава шмат танцуе на сцэнах оперных тэатраў Варонежа і Казані. Тут створаны вобразы Жызелі, Адэты-Адылі, Золушкі, Кітры. Найбольш поўна раскрыўся лірыка-драматычны талент балерыны на сцэне Дзяржаўнага ордэна Леніна акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларускай ССР. Мінчане палюбілі вітуозны танец і паэтычна адухойленую ігру Людмілы Сінельнікавай.

Ні ў адной з партый класічнага рэпертуара — а ёю былі выкананы на мінскай сцэне партыі Адэты-Адылі, Кітры і Марыі — яна не выходзіла «прэм’ершай», балерынай, што прывыкла да поспеху і славы. Усе, каму даводзілася бачыць Людмілу ў жыцці і гутарыць з ёй, ведаюць яе прастату і абаяльнасць, памятаюць на дзіве ласкавыя глыбокія вочы. Уменне захаваць на сцэне гэтую чиста чалавечыя якасці, злучыўшы іх з артыстычным натхненнем, нараджае радасць ад сустрэчы з кожным балетным вобразам, створаным Сінельнікавай.

Балет П. Чайкоўскага «Лебядзінае возера» — камень спатыкнення для ўсіх балерын, што калі-небудзь танцевалі на рускай сцэне. Пасля Г'ерыны Ляньяні, якая ўпершыню выканала ў ім 32 фуэт (яны сталі пазней абавязковым), сотні балерын жылі ў вобразах Адэты і Адылі, але мала хто з іх пакінуў след у памяці гледачоў.

Не праводзячы параўнаных паралелей, хochaцца сказаць, што пасля выдатных выкананіць партыі Адэты-Адылі, якія ўвайшлі ў гісторыю беларускага музычнага тэатра, — Аляксандры Нікалаевай, Лідзії Ражэнавай, Аляйціны Карзянковай — Людміла Сінельнікава зрабіла самое радаснае ўра-

жанне, пацвердзіўши не толькі сярзбаную пробу міжнароднага поспеху, але і высокую артыстычную самастойнасць у выбары псіхалагічных фарбаў вобраза.

...Месячным серабром мільгае возера скрэзъ цяністы таямнічы лес злога дэмана Ротбarta. Сумна схіліся перад каралевай зачараваныя дзяўчыты-лебедзі. Сустрэча з прыгожым прынцам Зігфрыдам абудзіла ў душы Адэты надзею на ратунак. У рабоце беларускай танцаўшчыцы — яркая самабытнасць. Людміла па-свойму паказвае псіхалогію гэтага вобраза. Эфектная і чароўная прыгажуня — такую Адылію мы бачылі ў многіх выкананіць. Адылія — параджэнне пекла, актыўная памочніца злоснага чарадзея. Але ці так гэта? Калі дапусціць, што ўлада Ротбarta бязмежная (а чарадзеі ўсясьльныя), то што ж перашкаджае яму зачараваць прынца і навекі загубіць Адэту? Не, не ведае бацькавых спраў юная красуня Адылія. І яна не злая і каварная спакусніца, якая спазнала свет і абрушыла свой гнеў на мужчын. З’явіўшыся на баль, Адылія Л. Сінельнікавай зачароўвае прынца прыгажосцю і непадобнасцю да іншых. У музыцы Чайкоўскага гучаць дэманічныя ноты, але яны харатаўшыся чутчай вобраз Ротбarta і яго задому, а не самую Адылію. Адылія, смела ўзвінчваючы вострыя, шалённыя фуэтэ, тэмп якіх узрывавае дварцовую атмасферу, уцягвае прынца ў свет рамантычнага палёту, паэтычнага настрою. Гэтая якасць збліжае з вобразам Адэты і захапляе прынца, прымусіўшы яго парушыць клятву вернасці.

Такая самастойнасць выразшння партыі Адэты-Адыліі пры захаванні ўсёй тэхнічнай

вытанчанасці танца гаворыць аб перспектывах росту маладой і таленавітай балерыны.

Мне запомніўся дзень артыстычнага нараджэння Людмілы. Летам 1968 года ў час калінградскіх гастролей Варонежскага тэатра яна, нядайня выпукніца вучылішка, танцевала галоўную партыю ў балеце Адана «Жызель». Васемнаццацігадовая балерына стварыла тонкі партрэт прастадушнай сялянскай дзяўчыны, перадала складанасць пераходу ад дзіцячай даверлівасці да пераканання ў жудасным падмане. Запомнілася кволая постаць надломленай ашуканствам Жызелі, бяссільна апушчаныя рукі, утрапёны позіркі вялікіх вачэй. Гэта была першая і вельмі ўдалая спроба балерыны сродкамі танца і пантамімы выказаць сацыяльныя пратэст сваіх герайні супраць зла і насиля.

Жывуць і змагаюцца са злом Жызель і Адэта, перамагаючы яго сілай веры ў чалавечую дабратру і мужнасць. Гіне, не скарыўшыся волі дзікага хана Гірэя, юная Марыя ў «Бахчысарайскім фантане» Б. Асаф’ева.

Кожную раніцу ў рабочых класах опернага тэатра пачынае свой працоўны дзень Людміла Сінельнікава. Пад кіраўніцтвам строгіх захавальнікаў чысціні рускага савецкага класічнага танца Ніны Міхайлаўны Стукалкінай і Аляксея Леанідавіча Андрэева, якія ўнеслі немалы ўклад ў развіццё нацыянальнага балета нашай рэспублікі, яна адточвае тэхнічныя дэталі вобразу Адэты-Адылі, Жызелі, Марыі, Кітры. Здавалася б, 32 фуэт, стаўшы сведчаннем дасканаласці балерыны, уваходзяць і ў «Лебядзінае возера», яны і ў «Дон Кіхое» і «Раймондзе». Але, адшліфоўваючы кожны рух, балерына дабіваецца, што ў адным выпадку фуз-

Л. Сінельнікава — Адылія ў «Лебядзіным возера».

тэ нясе ў сабе веліч вобраза герайні, у другім — сцверджанне сілы, маладосці і баявога азарту, а ў трэцім — перакананне чалавека ў святасці дружбы, веры і маралі. І так бясконца адбірае балерына складаныя нюансы для перадачы сэнсавай выразнасці вітуозных па-класікі.

Сцвярджаючы ў танцы прыгажосць, пазію, рамантыку жыцця, Людміла Сінельнікава пакарае залу высокім мастацтвам сцэнічнага пераўасаблення, уцягвае гледача ў лебядзіны палёт фантазіі. Спадзяємся, што ў хуткім часе яна падорыць аматарам харэографіі не толькі вобразы Кармэн, Ауроры, Золушкі, але і вобразы жанчын у беларускіх нацыянальных балетах.

У. ЯФРЭМАУ

з 11 да 20 гадзін з перапынкам на абед і з двума выхаднымі днімі. Прыме і выдае візитку адзін чалавек. А гэта значыць — доўгія чэргі. Больш таго — прымінны пункт часта без нікай прычыны бывае на замку. І жыхары мікрарада здаюць візитку ў цэнтры горада. Там і распараць дні іншы, і гатовую рэч можна атрымаць з першага заходу.

Або возьмем жаночыя цырульні. Увичары жанчыны траціць па трох гадзінам, каб зрабіць прычоску. А зайдзіце ў ту же цырульню раніцай або apoудні. Чаргі няма. Дык ці нельга зрабіць так, каб вечарам працавала больш цырульнік, адпаведна скараціўши іх колькасць у першай змене?

Сапраўды, колькі яшчэ такіх непалацак сустракаецца ў нашым шматгаліновым сервісе! Насцярожвае і тое, што ў многіх выпадках бытавіні не сплашаюць выправіліць становішча, хаци ад іх не патрабуеца нейкіх асаблівых намаганняў.

Вось некалькі інтарэсных, узятых у заказчыкай.

А. Г. Савіна, начальнік лабараторыі Наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода:

— У горадзе не рамантуюць гумавы абутак. Нізкая культура аслугоўвання і ў цырульнях Наваполацка. Сурвэтні выкарстоўваюць па некалькі разоў...

Л. Шот, жыхарка г. Ліды:

— Летася я шыла сукенку ў атэлье.

Мусілі троны разы перарабляць. Майстар нездаволены, што яму выказваеш прэтэнзіі. Грубасць, знявага — вось што сустрокаеш часта ў атэлье.

В. Д. Ахрэмчык, настаўніца з Салігорска:

— У нашых атэлье і цырульні толькі асобы майстры добра спраўляюцца са сваімі абавязкамі. Неабходна прад'яліць больш высокія патрабаванні да работнікаў службы быту пры іх атэстацыі і пераатэстацыі.

За апошнія гады адбыліся карэнныя змены ў матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні службы быту. Майстэрні ў большасці сваіх аснашчаны наўноўшымі абсталяваннем. Зараз асабліва значэнне набывае асока майстстра, яго падрыхтаванасць да працы, выкананне ім сваіх абавязкаў. Няма чаго грахі таіць, у службе быту часцей, чым у іншых галінах народнай гаспадаркі, можна сустрэць людзей, якія халатна адносяцца да сваіх працы. Нядобра сумленна працуе рабочы на заводзе або фабрыцы — да яго прад'яліць вялікія прэтэнзіі адміністрацыі прадпрыемства, таварыши. Але цяжка знайсці такі прыклад, калі б на прадпрыемстве бытавога аслугоўвання гасці звольнілі за неахайнасць у работе або зняважлівія адносіны да заказчыкаў. Могуць сказаць: «Кадраў не хапае». Так, пакуль што гэта нявырашанае пытанне. Але ці дапаможа вырашыць яго, напрыклад, прыёмшчыца ў майстэрні на рамонту абутку, што глядзіць на

заказчыка, як на дакучлівага просльбіта? Не вырашыць яго і майстар, які робіць сваю справу абы з рук. Наадварот, такія людзі падрываюць аўтарытэт усіго калектыву і прыносяць не столькі карысці, сколькі шкоды.

Кадры — «альфа і амега» ўдасканалення ўсіго нашага сервісу. Служба быту павінна стаць камсаломскай службай. Трэба засікаці юнакоў і дзяўчат, растлумачыць ім, наноўкі гарноровай і адказнай работы — абслугоўваць людзей, ствараць ім добры настрой. Там, дзе гэта робіцца ўмела, моладзь ахвотна ідзе працаўца на прадпрыемства быту.

Возьмем, напрыклад, Гарадоцкі райбыткамбінат Віцебскай вобласці. Тут для маладых спецыялістаў створаны добрыя ўмовы, яны павышаюць сваю кваліфікацыю, вучачы ў спрэктываваных майстэрні. Кіраўнікі намінатаў, партыйная і прафсаюзная арганізацыі аказваюць моладзі ўсялякую падтрымку, уважліва ставяцца да яе патрэб і інтарэсаў. Таму ў гарадоцкіх бытавініх праблема кадраў увогуле вырашана. І справы тут ідуць добра. Тое ж характэрна і для Аршанскаў фабрык бытавых паслуг. Слонімскага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга райбыткамбіната.

Нашу службу быту называюць службай тысячаў паслуг. Трэба, наб гэтыя паслугі задавальняць жыхароў гарадоў і вёсак.

М. ЛАЛЫКА.

МОЖА ХТО-НЕБУДЗЬ ВЕДАЕ...

У час вайны мы жылі ў вёсцы. Мама — Марыя, бацька — Валянцін (у яго бытлі вусы, мама яго называла Валён). Сястра — Насця, брат — Вася. Было ў мамы яшчэ грудное дзіця, яго імя не памятаю.

Прыблізна ў 1944 годзе летам жыхарам нашай вёсні загадалі на працягу трох дзён эвануіраваца. Мы ўсе разам ехалі на возе. Раптам началі бамбіць, і мы ўтраіх — Насця, Вася і я — згубілі бацькоў. Было горача, вельмі хацелася піць і есці. Мы падышлі да жанчыны, якая жала траву сярпом. Яна нас прывяла да дому, накарміла і прытуліла на некаторы час. Тут нам было вельмі добра. Потым нас разабралі па дамах, напэўна ў нейнім горадзе ці мястэчку. Но есці я хадзіў у пэўны час у становую, а жыў у нейнім доме. Але так было нядоўга. Я захварэў і трапіў у бальніцу, ляжаў разам з раненымі салдатамі. Пасля бальніцы сястра не бачыў. Мне адправілі ў г. Аунштадворыс Літоўскай ССР у міліцыю, а адтоль у дзіцячы дом, які знаходзіўся ў вёсцы Чыжунай. Мне далі новае прозвішча — Карвяліс (у перакладзе на рускую мову Голуб). Спачатку я памятаў назув сваёй вёску, але ўсе вельмі смяяліся, налі я вымаўляў яе. Запісць нікто нідзе не запісаў. А я потым перастаў вымаўляць яе і забыўся.



Дарагая рэдакцыя, я звяртаюся менавіта ў ваш часопіс таму, што я, напэўна, беларус, бо па-літоўску не разумеў. Гаварыў не на рускай мове, але з рускімі дзецимі ў дзіцячым доме я мог дагаварыцца.

Імя маё, як я запомніў, Пётр, а прозвіша і імя па бацьку далі першае, якое трапілася. Год нарадзення, як заключыла камісія, — 1939. Зараз я жыву па наступнаму адресу: 234120 г. Університет Літоўскай ССР, вул. Клайпедас, 7, кв. 1, Карвяліс Пятрас Янукавіч.

Вельмі прашу апублікаваць маё пісьмо і фатографію. Магчыма, мяне пазнаюць старожылы вёсні або моя сястра: яна старэйшая за мяне і, напэўна, памятае больш, чым я.

ЯКІ ТЫ БЫЎ-ТАКІ ЗАСТАЎСЯ

Мая жонка нарадзілася ў Беларусі, у Клімавіцкім раёне. Два разы мы ездзілі ў гості да яе бацькоў і абедва разы з прыгодамі.

Першы раз — сем гадоў таму назад. Прыехалі мы ў Клімавічы, адтоль трэба ехаць у вёску Красавічы. Узялі білеты. На руках малое дзіця. Іры пасадцы ў

аўтобус была такая штурханіна, што нас ледзь не задушылі. Справа мінулая. Мы і забыліся пра гэты выпадак. Сын наш вырас. Нарадзілася дачка. І мы надумалі зноў пасадцы у гості да бацькоў.

Прыехалі ў Клімавічы, а там не толькі ўсё па-ранейшаму, а нават яшчэ горш. На аўтостанцыі п'яныя хлопцы кураць, брыдна лающа. У аўтобусах брудна. Тая ж штурханіна пры пасадцы. Аўтобусы здымалі з маршрутаў наму як уздумаецца. Напрыклад, нам выдалі білеты на 15 гадзін 40 мінут на аўтобус Клімавічы — Рыбін. Аўтобуса своечасова не падалі. Людзі стаяць, хвалююцца, многія з дзецимі, а дыспетчар замест таго, каб папрасіць прабачэння, растлумачыць як след, што здарылася, пачала грубіць.

Амаль чатыры гадзіны чакалі мы на дзварэ. Далі аўтобус зусім іншага маршруту ў 19.00. Мусілі 5 кіламетраў да вёсні ісці пешшу. Колькі непрыемнасцей ад дрэнай арганізацыі работы аўтобуснага парка, яго людзей, дыспетчара!

І ўзнікаюць пытанні: чаму б дружынікам не арганізаць дзяжурства на аўтостанцыі хоць бы ў перадсвяточныя і святочныя дні? Чаму трываюць на работе таніх грубых дыспетчараў? Кнігі снаргаў і прапаноў яна не дала. Прозвішча назвала, але нельга было разабраць ці Арэхава, ці Гарохава.

Хочацца думаць, што ў наступны міні прыезд у гості на аўтостанцыі ў Клімавічах будзе парадан. Каб не было сумненняў, прынідаю білеты. Хачу заўажыць, што таніх білетаў было 29.

З павагай
П. ВІШНЯК

БЛАНІТНЫ КІЕСК

Гэты бланітны кіеск знаходзіцца на тэрыторыі рынку ў Слуцку. У вітрынах і на паліцах — часопісы, кнігі, паштоўкі, маркі, газеты. Ніводны чалавек, што прыходзіць на базар, не мінае яго. І кожная кіяснёр Лізавета Дэмітрыеўна Васіленка сустракае ветлівай усмешнай.

— Вам «Правду?» Калі ласка. А вось нідаўна «Веселые картинки» прыйшлі. Абавязковыя купіце вашаму сыну.

Кіяснёр Л. Д. Васіленка працуе шасцяццаць гадоў. Яе добра ведаюць жыхары горада і навакольных вёсак. Ведаюць і паважаюць за сумленныя адносіны да працы, за ветлівасць і добразычлівасць. Л. Д. Васіленка — пальмірныя пралагандысты друнаванага слова, ударнік камуністычнай працы.

Г. МАРОЗ

ЗАЙДЗІЦЕ Ў МАГАЗІН

Калі будзеце ў калгасе «Дружба» Бешанковіцкага раёна, абавязковыя зайдзіце ў сельскі магазін, што размісціўся ў вёсцы Заполле. Яніх толькі тавараў там німа! І абути, і адзенне, і тавары паўсядзённага попыту, тэлевізоры і халадзільнікі. Бойка ідзе гандаль — задаволена загадчык магазіна Антаніна Ціханаўна Галавешка. Калі якіх-небудзь тавараў у магазіне німа, а пакупнікі пытаюцца пра іх, Антаніна Ціханаўна абавязковыя запісвае просьбы калгаснікаў у сшыткі і праз некаторы час завозіць патрэбныя рэчы. Некаторыя тавары, напрыклад, мэблі, тэлевізоры, работнікі магазіна дастаўляюць калгаснікам на дом.

Жыць аднавісноўцамі началі багата, заможна. У кожнай хаце — прыгожыя, сучасныя рэчы. Вялікае дзялінай гавораць калгаснікі работнікам магазіна за іхнюю ўвагу і клопат.

С. БУЧМІНСКІ,
калгаснік

КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

Працую ў саўгасе 15 гадоў, да гэтага — на будоўлях у Мінску і Віцебску. Маю працоўны стаж 26 гадоў, але па ўзросту працаўнічая. Ці мае права адміністрацыя саўгаса зволыць мяне з працы, калі я не буду выходзіць на працу



хоць бы ў зімовы перыяд? І другое пытанне: ці можна мне карыстацца прысядзібным зямельным участкам, калі не буду працаўнікам?

М. ТРЫБУХОВА

Гарадоцкі раён.

1. Калі рабочы або служачы прадпрыемства, арганізацыі, у тым ліку і саўгаса, не будзе выходзіць на працу без уважлівых прычын, то адміністрацыя мае права звольніць такога работніка за прагул (артыкул 33 п. 4 Кодэкса законаў аб працы БССР).

2. Саўгасы і іншыя дзяржаўныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, арганізацыі прадастаўляюць прысядзібныя зямельныя ўчасткі або агароды пастаянным рабочым і служачым, а таксама настаўнікам, урачам і іншым спецыялістам, якія працаюць і жывуць у сельскай мясцовасці. Калі вы будзеце звольнены з працы за прагул, адміністрацыя саўгаса можа не захаваць за вамі права на прысядзібны зямельны ўчастак у ранейшых размысах.

Прысядзібны ўчасткі ў ранейшых размежах захоўваюцца за рабочымі і служачымі пры пераходзе іх на пенсію па старасці або інваліднасці, а таксама за сем'ямі рабочымі і служачымі, прызначаных на абавязковую тэрміновую ваеннную службу ў рады Узброенных Сіл ССР або паступіўшых на вучобу — на ўесь тэрмін знаходжання на ваеннай службе або ў навучальнай установе. Участкі захоўваюцца таксама за рабочымі і служачымі, выбранымі на выбарныя пасады, пераведзенымі вышэйштайчымі арганізацыямі на іншую работу, і сем'ямі памершых рабочых і служачых, налі ў сям'і німа іншых працаўнічых (артыкул 74 Зямельнага кодэкса БССР).

Ці выплачваюць прадпрыемствы, арганізацыі, калгасы і саўгасы кватэрныя студэнтам, якіх яны накіравалі на вучобу ў вышэйшыя або сярэднія спецыяльныя навучальнай установы?

Студэнты Смалявіцкага сельгасстэхнікума ВЯРБІЛА, МАРОЗ, МАЦУЛЬ і іншыя

Не, не выплачваюць. Згодна п. 88 Палаўніцтва аб сацыялістычным дзяржаўным вытворчым прадпрыемствам прадпрыемства мае права накіроўаць перадавыя рабочым і служачым, па іх жаданню, на наўчанне ў вышэйшыя навучальныя установы і тэхнікумы і выплачваць ім павышанія (на 15 працэнтаў вышэй звычайнай дзяржаўнай) стыпенды пры ўмове дачыкі абавязацельства гэтымі работнікамі пасля заканчэння навучальнай установы вярнуцца на прадпрыемства, якое накіравала іх у навучальную установу.

Выплата кватэрных за кошт прадпрыемства такім студэнтам законам не праведлівай.

На гэтых жа ўмовах на вучобу ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы, прафесіянальна-тэхнічныя вучылішчы і школы, на курсы павышэння кваліфікацыі накіроўваюць калгасы (п. 41 Прыкладнага статута калгаса).

А. ХВАСТОУ,
кандыдат юрыдычных навук

УРОК ДАЕ БАЦЬКА

Уся вуліца любіла дзевяцігадовага Валодзьку за самастойнасць думак і рыцарскія адносіны да какетлівай першакласніцы Волечкі, якая жыла ў суседнім доме. Волечка «правярала» свайго паклонніка тым, што давала яму ў рукі абшарпаную ляльку з анучак і загадвала ісці ўслед за сабой па вуліцы, цікуючы спадцішка, хто з дарослых назірае за гэтай сценай. Рана прачнулася ў гэтым прыгожанькім стварэнні жаночая фанабэрыйстасць. Але і ў Валодзьку жыў мужчына. Даруючы Волечцы яе капрызы, ён так паважна нёс яе ляльку, што ні адзін хлопчык не дазволіў сабе ўсміхнушца: Валодзьку паважалі. Уся вуліца лічыла, што ён шмат у чым паўтарае свайго бацьку, і ёй падабалася гэта, бо ў Валодзькі быў усім паважаны таварыш Тата. «Мы з табою — маміны абаронцы», — гаварыў ён сыну ледзь не з пляненак. І сын засвоіў, што ён мужчына не таму, што прырода надзяліла яго мацнейшымі мускуламі і загадала мужчынам аберагаць жаночын.

— У мяне двое мужчын,— любіла паўтараць ціхая Валодзькава мама, сарамліва ўсміхаючыся, нібы просячы прабачэння, што ёй пашанцевала з мужам і сынам.

Не ведаю, ці сапраўды ёй пашанцевала, ці гэта яе стараннем пасялілася ў сям'і атмасфера дружбы і павагі. Але цвёрда магу сказаць: мы, жанчыны, іншы раз не цэнім шчасця ва ўласным доме.

Ніколькі не прыніжаючы ролі маці ў выхаванні дзіцяці (ды і ці можна яе прыніжаць?!), я хачу пагаварыць пра тат у сям'і, пачаўшы размову... з мам. І вось чаму. Я ведаю нямала жанчын, якія вельмі неберажліва ставяцца да ўзаемадносін бацькі і дзіцяці. Убачыўши, што сын, кінуўши партфель у куток, сеў каля бацькі, які разбірае кручки і блёсны, і завёў з ім размову пра чарвякоў-апарышаў і звычкі карасёў, маці, не задумаўшыся, можа сказаць з'едліва:

— Ты, Грыша, праста другое дзіцяціка ў мяне. Замест таго, каб спытацца ў сына пра школу...

Жывая «мужчынская» размова, нібы зачапіўшыся за кручик, заціхает. Бацька (каторы ўжо раз) вырашае: сапраўды, які з мяне выхавальнік, няхай ужо маці гэтым займаецца, галоўнае — не замінаць ёй.

На жаль, гэта часты «грэх»: замест таго, каб выкарыстаць захапленне бацькі для выхавайчай справы, жонка пусне ту ю атмасферу канфідэнцыяльнай блізкасці, што ўзнікае ў непримушаных, незапраграміраваных, такіх цікавых для маленькага чалавека гутарках. Па-першае, бацька, які добра ведае предмет размовы, «расце» ў вачах дзіцяці. Па-другое, тут не кантроль, не спрэваздача, а размова «на роўных» з дзіцем, і гэта вельмі важна. Сама ж мама, даўши бацьку з сынам нагаварыцца, можа дарэчы ўступіць у гутарку і нават перавесці яе ў іншы кірунак, калі гэта неабходна. Але яна не хоча чакаць і пачынае сварыцца на мужа: «Ты кіруй дзіцем, чаго ты ў сябрукі да яго лезеш?»

Aх, як гэта добра, калі сапраўды ў бацькі з сынам ці

дачкой сяброўскія адносіны! Але іх трэба заваяваць. А жонка, як гэта ні парадаксальна, не дae гэтага зрабіць, «аберагаючы» дзіця ад бацькі.

Вось ваша дзіця, якое зусім нядайна глядзела на свет з атласнага «канверта», робіць першыя крокі. Тату вельмі хоціцца, каб яго сын смялей прайшоў ад канапы да стала, і ён неасцярожна пакідае дзіця без дапамогі сваіх рук. Туп-туп — і маленькае стварэнне моцным плачам абвяшчае, што яно павалілася. Яно не ўдарылася, толькі спалохалася. Вядома, трэба супакоіць малога, і тата ўжо спрабуе гэта зрабіць. Але мама, прыбегшы з кухні, вырывае дзіця з бацькоўскіх абдымкаў і галосіць над ім, ды так, што бацька адчувае сябе дзетазабойцам. Адкуль такі эгаістычны недавер і ўпэўненасць, што вы зробіце ўсё лепш, чым бацька? Хіба манаполія на радасць сувязі з дзіцем забяспечана тым, што вы яго фізічна нарадзілі?

...Вера Іванаўна ўшчувае Святлану за непаспяховасць у

Л | Н | Я | А | Д | Р | Э | З | У

Дарагія сяброўкі!

АНКЕТА

«РАБОТНІЦЫ І СЯЛЯНКІ»

У лістападзе 1974 года споўніцца пяцьдзесят год з дня выхаду ў свет першага нумара «Работніцы і сялянкі». Пяцьдзесят... Паўвека...

Перагортваем пажоўкыя старонкі першых нумароў, параўноўваем, пазнаём і не пазнаём «Работніцу і сялянку» ў былых «Беларускай работніцы і сялянцы», у «Работніцы і калгасніцы Беларусі».

Рыхтуючыся да юбілею, зноў і зноў думаем, ці ўсё зроблена, каб «Работніца і сялянка» была вашым сапраўдным дарадчыкам і сябрам. Што вам падабаецца ў часопісе, а што не? Якім бы вы хацелі яго бачыць?

Каб лепш ведаць сваіх чытачоў, іх запатрабаванні і пажаданні, змяшчаем сёня гэту анкету.

Прачытайце яе ўважліва, адкажыце, калі ласка, на пытанні і дашліце анкету ў рэдакцыю. Калі хто захоча адказаць больш падрабязна, таксама будзем рады, загадзя кажам вам дзякую.

1. Ваша прозвішча, імя і імя па бацьку?

2. Кім вы працуеце, колькі вам год?

3. Ці даўно выпісваце або купляеце ў кіёсках «Работніцу і сялянку»?

4. Што вам падабаецца ў часопісе? Ці дапамагае ён у вашай рабоце, у выхаванні дзяцей, у быце?



школе. Увайшоўшы ў пакой, бацька падтрымлівае жонку:

— І мне сорамна за цябе, дачка. Глядзі, якая малайчына суседская Зіна...

— Знайшоў каго ў прыклад ставіць, у цябе заўсёды чужкія лепшыя за ўласных дзяцей,— мяняе напрамак «агню» Вера Іванаўна. Слова за словам, і ўжо разам — маці і дачка — апалаюцца супраць бацькі. І выхаваўчы момант ператвараеца ў недарэчнае пры дзіцяці высвятленне адносін паміж бацькамі. Дзве-тры такія «бацькоўскія канферэнцыі» — і мама хапаеца за сэрца, а тата ступае на шлях найменшага супраціўлення, добраахвотна «хаваючыся ў падполле» ад выканання бацькоўскіх аваязскай...

Бачу ўсмешку на тварах жанчын: божа мой! Навошта агітация! Хіба мы самі не рады, калі дзіця пад бацькоўскім вокам: дыхнуць няма калі за хатнімі справамі...

Але ў тым вось і сутнасць, што дзіцяці патрэбны бацька не таму, што занята маці, не толькі для таго, каб яе разгрозіць (эта само сабой зразумела!), не толькі для таго, каб дубліраваць нагляд. Усё гэта таксама важна. Але яшчэ важнейшая сама сувязь з бацькам, з іншым індыўдудам, яго мужчынскім харатарам, мужчынскай псіхалогіяй, нарэшце. Бацька, як правіла, больш умее

абстрагіравацца ад дробязей быту, больш цярплівы да нерастаропнасці дзіцяці і ўжо адным гэтым нясе магчымасць навучання, выхавання, перадачы накопленага волыту свайму дзіцяці.

...Калі Людачка была маленькая, яе заўсёды вадзіў у «садзік» бацька. Тата прыводзіў яе раней за іншых і цярпліва чакаў, пакуль яна распраналаася, непрыкметна дапамагаючы ёй у гэтай (складанай, аказваецца) работе. Вядома, Людачка прасіла татавай дапамогі не толькі тады, калі ў яе ўзнікалі непрыемнасці з парвым шнурком. Але са шнурка пачалася тая вялікая дружба, якая на ўсё жыццё звязала Людмілу з яе бацькам. Зараз, стаўшы маці, яна ўсімі сіламі стараеца падружыць дачку з яе бацькам. Бо той, каму знаёма шчасце духоўнай блізкасці з бацькам, ведае, якое яно вялікае...

Думаеца, што паширанае да гэтага часу ўяўленне, быццам выхаванне дзяцей — жаночая доля, не толькі памылковае, але і шкоднае. Яно пагражае аднабокасцю выхавання. Школа ўжо зразумела гэта і ўжо кліча педагогаў-мужчын. Але ж у сям'і — мужчына, як кажуць, у наяўнасці, яго клікаць не трэба. А маці, выхваляючыся прывязанастью сына, замілавана гаворыць суседцы:

— Знойдзе Сашачка грыб —

і да мяне. Бацька побач, а ён усё роўна — да мяне, — і прыгладжае, прылізуе віхрастыя Сашачкавы валасы, і ўдзячна яму за прывязанаць. У сэрца яе чамусыці не стукаецца, не прыходзіць трывожнае пытанне: «Чаму паміж бацькам і сынам няма дружбы? Чаму ім не хоцацца пабываць разам? Чаму ім няма пра што гаварыць?» І не баіцца яна па-жаночы прыгладзіць Сашачкай харектар разам з яго віхрамі.

Вядома, некаторых бацькоў саміх выхоўваць трэба. Але тут шмат залежыць ад жанчын. Я ведаю жанчыну, якая штучна стварала «культ» мужа і бацькі ў сям'і. Прайду кажучы, яе муж не заслугоўваў гэтага. Але яна перамагла (муж стаў лепшы, дзіця расце ў дружнай сям'і), і ёю можна толькі захапляцца.

...Іна Васільеўна заўважыла, што муж збіраеца на рыбалку, і выбраўшы зручны момант, гаворыць:

— Ты ведаеш, Iгар, сын даўно чакае тваёй увагі. Ты яму нешта расказваў, дык ён дагэтуль успамінае. Я яго, бачыш, не задавальняю, — пакрыўдженым тонам «скардзіцца» жонка, наўмысна закранаючы мужчынскае самалюбства. І хоць Iгар Іванавіч не можа ўспомніць, чым «прываражыў» увагу сына, але ён ужо без ранейшага захаплення глядзіць на свае

вудачкі... А вось Ларыса Ся-панаўна, ведаючы, што муж не церпіц «жаночых падказак», вядзе наступленне на дачку, не ўпускаючы поваду да размовы пра бацьку.

— Кажаш, Валя пераязджае ў новую кватэрку? Гэта не той дом, што наш тата будаваў? А ты спытайся ў бацькі, яму прыемна будзе. Няхай ён пакажа табе дамы, якія будаваў. Заўтра выхадны — вось і паходзіце па гораду, палічыце, колькі яго рукамі зроблена.

Ведаецце, памагае...

Нядайна я стаяла ў чаканні ліфта, калі да мяне далучыліся двое: бацька і сын. Хлопчык гадоў дзесяці падышоў да сальных дзвярэй, і, калі ліфт спыніўся, мы разам з ім адчынілі дзвёры, якія цяжка адсоўваліся.

— Заходзь! — прапанавала я яму прыесці ў кабіну.

— Пасля вас! — нечакана вымавіў хлопчык, прапускаючы мяне наперад.

Увайшоўшы ў ліфт, я азірнулася. Бацька прыняў як належнае паводзіны сына і, кінуўшы яму, сказаў:

— Едзь, Віця, не затрымлівай цёцю. А я пачакаю маму тут, каб ёй не было сумна...

Цікава, якая ў іх мама?

I. СІМАНАВА

Л | Н | Я | А | Д | Р | Э | З | У

Месца
для маркі

220041 Г. Мінск-41,
Ленінскі праспект, 77,

РЭДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА
**«РАБОТНІЦА
І СЯЛЯНКА»**

ЗВАРОТНЫ АДРАС

5. Пра якую жанчыну вам хацелася б расказаць або прачытаць на старонках «Работніцы і сялянкі»?

6. Ваши думкі, заўвагі па аформленню часопіса.

7. Чаго б вы пажадалі свайму часопісу напярэдні яго юбілею?



Мал. К. Ціхановіча.

У СТРАХУ ВОЧЫ ВЯЛІКІЯ

Галіна КАШУЦКА

За вёскай, за ўзгоркам — бярозавы гай. Яго відаць нават з акна хаты. Бярозы гойдаюць зялёнымі галінкамі, нібы запрашаюць у госці ўсіх дзяцей.

Гаворыць Кася свайму браціку Янку:

— Хочаш, пойдзем вунь у той лес, што за пагоркам?

— Добра, — згаджаеца Янка. — Назбіляем суніц для мамы. А як выскачыць вóйк або леў, я цябе бараніць буду.

Узяліся яны за руکі і пайшлі. Спачатку ішлі дарогай пясчанай, пасля лугам

квяцістым. А потым узгорак перайшлі — і ўжо ў гаі бярозавым.

Прыбралися бярозы ў белыя сукенкі. У доўгія косы з галінак уплялі лісточки зялёныя. Шумяць ветліва, дзяцей вітаюць: «Добры дзень, дзецы, добры дзень!»

З кветкі на кветку пералятаюць матылькі — жоўтыя, белыя, чырвоныя. Шчабечуць весела птушкі, радуюцца, што сонейка прыгравае, што кветкі цвітуць, што бярозы зелянеюць.

А Кася з Янкам ідуць павольна, тримаючыся за рукі, на ўсе бакі глядзяць. Яны яшчэ ніколі ад дому так далёка не адыходзілі.

— Нічога не бойся, Кася, — гаворыць Янка. — Калі выскачыць на нас вóйк, я цябе абараню.

— Я і не баюся, — кажа Кася. Але сэрца яе стукае моцна, моцна. У лесе ўсё можа здарыцца.

Ідуць яны, ідуць і не ведаюць, што пад кустом затаілася, задрамала малое шэрае зайчанятка. Ого, нехта ідзе па лесе. Наставіла зайчанятка свае доўгія вушы і слухае. Можа, гэта паляўнічы са стрэльбай ды сабакамі? Сэрца зайчаняці стукае моцна, моцна.

Трэннула галінка пад нагой Янкі. Зайчык спалохаўся, ускочыў.

«Ратуйце! Паляўнічыя!» — закрычаў быён, напэўна, калі б мог' крычаць людскім голасам.

І пабег, што сілы.

— Вóйк! Вóйк! — усклінула Кася. І пабегла, цягнучы за руку Янку.

Бягуць яны цераз узгорак, цераз квяцісты луг, цераз дарогу пясчаную. Спыніліся толькі перад самым домам.

— Што здарылася, дзецы? — пытае ўстрывожаная мама.

— Во гэткі вóйк нас хацеў з'есці, — гаворыць Янка, шырока разводзячи руки.

— Страшны вáчышча, — дадае Кася. — Мы ледзь уцяклі ад яго.

А шэрае зайчанятка імчалася, баючыся глянуць назад. Цераз гай бярозавы, цераз поле пшанічнае. Спыніліся зайчык толькі ў густым ляшчынніку на беразе ракі. Там ён убачыў свайго брата.

— Што здарылася? Чаму такі напалоханы і задыханы? Хто за тобой імчается? — спытаў брат.

— Уф, уф, — сапе зайчанятка. — Ледзь ад смерці ўцёк. Наскочылі на мяне паляўнічыя са стрэльбамі, з цэлай зграйай сабак. Паслухай, як моцна стукае маё сэрца!

Пераклаў з польскай мовы
Яўген БЯГАНСКІ

На першай старонцы вокладкі: Герой Сацыялістычнай Працы цялятніца саўгаса «Суднова» Хойніцкага раёна Алена Яфімаўна Вяргейчык.

Фота Я. Коктыша.

На чацвёртай старонцы вокладкі: Вясна прыйшла.

Фота У. Вяхоткі.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА.

Рэдакцыйная камітэт: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОННАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефон: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказы, сакрэтара, аддзела рабочага жыцця — 32-38-14, аддзела сельскага жыцця і пісем, культуры і літаратуры, быту — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карактар І. П. Голубева.
Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 13019. Задзена ў набор 1/III-74 г. Падп. да друку 21/III-74 г.
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90^{1/2}.
Дадатак — выкрайка. Тыраж 464 524 экз. Зак. 805. Цана 15 кап.

Мама, пачытай:

Авяр'ян ДЗЕРУЖЫНСКІ


ШКОЛЬНАЕ ЛЯСНІЦТВА

Есць лясніцтва ў нашай школе,
А у ім хлапцоў даволі.
Есць таксама і дзяўчынкі —
Дзве Марынкі, дзве Галінкі,
Есць ляснічы, леснікі —
Добрая працаўнікі.

Праца ідзе па распарадку,
Робім мы лесапасадку,
Садзім клёны і асінкі
І маленькія хвайнікі,
І курчавыя дубкі,
Вырастай, лес гаманкі!

Работнічкі

Як прыйшлі бацькі з работы,
Запыталі ў дзетвары:
— Што рабілі ў дзень спякотны
Да вячэрняе зары?
— Я пасуду вымывала,—
Кажа Юлечка, дачка.
— Я ў буфет яе стаўляла,—
Адказала Настачка.
— А ты што маўчыш, Ігнатка!
Ах, гультайчык жа такі.
— Я збіраў з пасуды, татка,
З той пасуды чарапкі.



тире



В0000000 198 134 1
+ПРИЛ.



Цена 15 кап.

Индекс 74995